



Вясцоўцы здаюць свіней жывой вагой пасрэднякам-камерсантам на 23 тысячы за кілаграм. Але пасля выхаду пастановы Мінсельгасхарчу аб новых правілах забой жывёлы, перакупшчыкі адразу знізілі цану.



Здароваму харчаванню трэба вучыцца. Чытачам «Звядзі» прапануем рабіць гэта з дапамогай спецыяліста па харчаванні, доктара медыцынскіх навук Элеаноры Капітонавай.



Да наступнага вызначальнага моманту ў жыцці нашага земляка, грэцкага беларускага касманаўта Алега Навіцкага — вяртання на Зямлю — засталася зусім няшмат.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

БЕЛАРУСЬ І СЕРБІЯ: ПЕРСПЕКТЫВЫ СУПРАЦОЎНІЦТВА

«Сёння мы вітаем блізкага па духу чалавека, прадстаўніка той краіны, да якой мы ставіліся і ставімся з вялікай любоўю», такімі словамі прывітаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка Прэзідэнта Сербіі Таміслава Ніколіча, які ўчора прыбыў у Беларусь з двухдзённым візітам, перадае карэспандэнт БЕЛТА.



Фота БЕЛТА

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што з першым афіцыйным візітам Прэзідэнта Сербіі Беларусь звязвае перспектывы далейшага развіцця дружалюбнага і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва паміж краінамі. Паводле слоў беларускага лідара, для гэтага ёсць добрая аснова — гістарычная, культурная і духоўная блізкасць, традыцыйная дружба і высокая ступень ўзаемнай павагі славянскіх народаў.

«Ваш сённяшні візіт — гэта не пачатак, гэта працяг нашых адносін. У нас ёсць падмурак, нарматыўна-прававая база супрацоўніцтва, ёсць агульныя прадпрыемствы, дзе вырабляецца тэхніка. Сітуацыя заключаецца ў тым, што нам не трэба пачынаць спачатку, а пасля гэтай паўзы, якая была ў адносінах, трэба рухацца наперад. Аснова для гэтага ёсць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт Беларусі звярнуў увагу на развіццё адносін паміж краінамі ў галіне аховы здароўя, адукацыі, культуры і асабліва спорту. «Нагледзячы на складанасці, усё ж такі ў спорце вы свае пазіцыі не страцілі. І мы будзем працяваць вас, каб вы нам у гэтых адносінах крыху дапамаглі, таму што мы стварылі нядрэнную матэрыяльную базу, а вось з кадрамі ў нас цяжкавата. А ў вас якраз гэтыя людзі ёсць», — адзначыў беларускі лідар.


У выніку перамоваў, якія прайшлі, прэзідэнты канцэптуальна выйшлі на рашэнне многіх праблем. Кіраўнікі дзяржаў пацвердзілі рашучасць рэалізаваць усе двухбаковыя дамоўленасці. «Таміслаў Ніколіч толькі што сказаў, што сербскія тавары памятаюць, але ім сёння няма чаго прадаваць. Гэта самая лёгкая праблема, якую можна вырашыць. І мы гатовыя аб'яднаць намаганні. Мы

ўмеем вырабляць, а вы ўмецеце добра гандляваць, таму нам трэба аб'яднацца і разам выступаць на знешніх рынках», — адзначыў кіраўнік беларускай дзяржавы. «Вядома, нельга сказаць, што ў апошнія гады мы нічога не рабілі, але шмат чаго за гэты час упушчана. І мы сёння дамовіліся, што мы не проста поўня рашучасці залатаць гэты прабел у адносінах, але проста перакананыя, што зробім вельмі шмат, каб ужо на працягу гэтага года вывесці адносіны Беларусі і Сербіі на самы высокі ўзровень у імя нашых народаў», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік беларускай дзяржавы са шкадаваннем адзначыў недастатковы ўзровень двухбаковага гандлю і выказаў надзею, што ў бліжэйшы час тавараабарот паміж дзвюма краінамі дасягне \$0,5 млрд. «Мы, вядома, будзем прапуюць інвестыцыі і ў Беларусь, і ў Сербію, падтрымліваючы інвестары, бізнэс, розныя вытворчыя праграмы», — сказаў беларускі лідар.

Прэзідэнты дамовіліся, што дзве краіны сумесна будуць вырабляць і ў Беларусі, і ў Сербіі прадукцыю і прадаваць на рынках трэціх краін. Аляксандр Лукашэнка адзначыў гістарычную значнасць сустрэчы лідараў дзвюх краін у Мінску ў кантэксце таго, што цяперашні афіцыйны візіт Прэзідэнта Сербіі з'яўляецца першым візітам у Беларусь кіраўніка сербскай дзяржавы за апошнія 17 гадоў. «Хачу падзякаваць вам за візіт і за тую мужнасць, якую вы правялі, прыехаўшы ў Беларусь у цяперашняй сітуацыі, якая складаецца вакол нас у Еўропе. Паверце, гэта будзе на карысць нашым народам, і вы пра гэта ніколі не пакараеце», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

СТАР 2



Фота НАНІМ АГЛАСКЭ БЕЛТА

ЖАЛЕЗНАЯ ЛЭДЗІ

Больш за 6 гадоў Аксана Кірылюк з Маладзечна працуе ў кузні. Калі напачатку гэта было захапленнем, то цяпер кавальства — цікавая праца, якая прыносіць задавальненне і заробак. Паводле слоў майстры, з усімі заказамі ёй і не справіцца, таму ад асобных даводзіцца адмаўляцца. Прабравышы многа прафесій (скончыла факультэт міжнародных адносін, прафесійна займалася бальнымі танцамі), Аксана спынілася на рамястве каваля.



ЛІЧБА ДНЯ



Ігар ЧАРНЯЎСКІ, начальнік упраўлення па ахове гістарычна-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Мінкультуры: «Эксперыменты з вышыннімі забудовамі гістарычнага цэнтру Мінска (а да іх можна аднесці змах на месцы былой кавярні «Рэчышка» на праспекце Пераможцаў, з'яўляючыся дом «Каля Траецкага» на вуліцы Старажэўскай, бізнэс-цэнтр Velcom на Кастрычыйскай плошчы і іншыя) не павінны паўтарацца. Падобная архітэктура павінна стварацца не ў самым гістарычным цэнтры, а на дастатковай аддаленасці ад яго. На перыферыі гістарычнага цэнтру павінны быць своеасаблівыя буферы, пераход да так званых індустрыяльных гарада. Тут аб'екты ствараюцца на аснове існых прыпыткаў, з ужываннем існых будаўнічых тэхналогій. Прыходзячы ў гістарычны цэнтр, хочацца бачыць будынкі XVII-XVIII стагоддзяў, трохі далей — XIX-XX стагоддзяў. А затым ужо пабудовы новага тысячагоддзя. Усё павінна эвалюцыянаваць, зыходзячы з асаблівасцяў, уласцівых кожнаму перыяду».

■ Мы — грамадзяне!

РАЗУМНІКІ І РАЗУМНІЦЫ АТРЫМАЛІ ПАШПАРТЫ З РУК СПІКЕРА ВЕРХНЯЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Яны павінны запомніць гэты дзень. Ім 14, а іх сустракалі ў Савеце Рэспублікі як самых высокіх гасцей. Правялі экскурсію, пасадзілі разам з сенатарамі за стол у зале пасяджэнняў, да іх звярнуліся з правамовай, а потым кожнаму паціснулі руку і сказалі нешта асобнае... І ўсё гэта ў суправаджэнні вялізнай колькасці тэле- і фотакамер, пішучых журналістаў і памочнікаў, якія папярэдвалі кожны іх рух, нібы гэта не проста дзеці, а сусветна вядомыя «зоркі» ці кіраўнікі дзяржаў. Насамрэч, не проста дзеці — а сапраўдныя разумнікі і разумніцы, таленавітыя і неабякваныя дзяўчаты і хлопцы з мінскіх школ, гімназій і ліцэяў учора атрымалі свае першыя дарослыя пашпарты ў сценах верхняй палаты беларускага парламента. Такім чынам стартвала Усебеларуская патрыятычная акцыя БРСМ «Мы — грамадзяне Беларусі».

— Учора вы былі дзецьмі, а сёння — грамадзяне Рэспублікі Беларусь, гэта ўжо больш высокая ступень адказнасці перад сабой і перад краінай, — звярнуўся да юных гасцей Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Анатоль Рубіч.

БІНАЎ. — Па-першае, не згубіце час, паспейце зрабіць усё важнае для сябе і сваёй краіны. Па-другое, не мяняйце радзіму, а рабіце так, каб у ёй жылося добра. Але самае галоўнае — захавайце свае душы, не здраджвайце і не падманвайце...



Фота БЕЛТА

Падобную акцыю напярэдадні Дня Канстытуцыі (15 сакавіка) Беларускі Саюз моладзі ладзіць ужо дзевяты год, але сёлета яе ўдзельнікі сталі маладзейшымі — са жніўня 2012 года ўроставы парог для абавязковага атрымання пашпарта грамадзянамі нашай краіны зніжаны з 16 да 14 гадоў. Гэта не адзінае навіна свята: упершыню ўрочэнне пашпартоў адбываецца ў новым будынку Савета Рэспублікі, і на такім высокім узроўні.

— Такая форма дазваляе прыцягнуць увагу моладзі да дзяржаўных сімвалаў, — сказаў журналістам першы сакратар Цэнтральнага камітэта БРСМ і сенатар Ігар БУЗОЎСКІ. — Летас мы рабілі «Пашпарты маёй краіны», гэта ідэя прыжылася і зараз выкарыстоўваецца рэгіёнамі. Сёлета атрыбут нашай акцыі — флэшка, на якой размешчаны Дзяржаўны гімн Беларусі і інфармацыя пра нашу арганізацыю.

У Савет Рэспублікі патрапілі самыя розныя маладыя людзі, не проста выдаткі, але асобы неардынарныя — пераможцы танцавальных і вальных конкурсаў, спартсмены і валанцёры, юныя музыканты і мадэльеры, даследчыкі і рэдактары школьных газет.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Стаўка рэфінансавання — 28,5%

Праўленне Нацыянальнага банка з сённяшняга дня зніжае стаўку рэфінансавання на 1,5 працэнтнага пункта да 28,5 працэнта гадавых. Апошні раз стаўка рэфінансавання зніжалася ў верасні 2012 года. Потым на працягу 6 месяцаў стаўку захававалі на ўзроўні 30 працэнтаў. Прагназуемае далейшае зарамуджванне інфляцыйных працэнтаў і фактычнае іх становішча ў лютым дае падставу для паступовага зніжэння стаўкі рэфінансавання з захаваннем яе становішча рэальнага ўзроўню, упэўнены ў галоўным банку краіны. Як і раней захоўваюцца прывабныя ўмовы для зберажэнняў у беларускіх рублях, што забяспечвае іх надзейную абарону ад інфляцыі і перавышэнне даходнасці ў параўнанні з дэпазітамі ў замежнай валюце.

Сяргей КУРКАЧ.

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 13.03.2013 г.	
Долар ЗША	8590,00 ▼
Еўра	11180,00 ▼
Рас. руб.	279,50 ▼
Укр. грыўня	1056,13 ▼

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

ЕЎРОПУ ЗАВАЛІПА СНЕГАМ

У Еўропе выпала вельмі значная колькасць снегу: у Бельгіі, Вялікабрытаніі, Францыі, Германіі на дарогах утварыліся шматкіламетровыя заторы, а ў аэрапортах адменены дзясяткі рэйсаў. На раніцу аўторка на бельгійскіх аўтастрадах былі зафіксаваны заторы агульнай працягласцю звыш 200 кіламетраў. Складаная сітуацыя з-за моцных снегападаў назіраецца і ў Францыі. Больш як 68 тысяч дамоў у рэгіёнах Нармандыя і Брэтань засталіся без электрычнасці. З-за снежных намяццоў на дарогах сотні людзей апынуліся ў заторах. Так, у наваколлях Шарбура ноччу панядзелка было заблакавана амаль 500 аўтамабіляў. Вышыня снежнага покрыва там складала 60 сантыметраў. Снегапады ўскладнілі дарожна-транспартную сітуацыю і ў Вялікабрытаніі. Сотні кіроўцаў на тэрмін да 10 гадзін захраслі на дарогах у графствах Кент і Суссекс. У Германіі нізкія тэмпературы і снегапады таксама адчуваць ускладнілі сітуацыю на дарогах і ў найбуйнейшым аэрапорце Франкфурта-на-Майне. Толькі на захадзе краіны ў федэральнай зямлі Паўночны Рэйн-Вестфалія ўначы і раніцай аўторка галалёд і дрэнная бачнасць справакавалі каля 120 аварыяў на дарогах.



ЭКС-КАНГРЭСМЕН ЛІЧЫЦЬ АМЕРЫКАНЦАЎ НЕДАЛЁКІМІ

Былы заканадаўца ад Рэспубліканскай партыі ЗША Джо Уолш зрабіў публічную заяву, што амерыканцы выраслі тупымі і гультаяватымі і ім лёгка маніпуляваць. Ён таксама лічыць, што краіна сёння знаходзіцца ў стане вайны паміж прыхільнікамі вялікага ўрада і прыхільнікамі волі. «Зноў жа, я магу сеці з вамі выпіць піва і распавесці, якія ідэі былі большасць нашых палітыкаў. Але гэта сумна, — прызнаўся Джэферсан прэсе. Па яго сцвярджэнні, калі людзі стануць недасведчанымі або неадукаванымі, дурнымі, яны страцяць сваю рэспубліку і сваю дэмакратыю. — І, хлопцы, я тут, каб сказаць вам з вялікай умешкай, мы ўжо блізка да гэтага. «Рус волі». Зараз Уолш знаходзіцца ў Ліноўсе, каб сабраць 100 тысяч подпісаў на карысць сваёй новай партыі «Рус волі». «Я лічу, што краіну так не трэсла з часоў грамадзянскай вайны, — адзначыў Уолш. — І сёння краіна зноў гатовая разваліцца, як развалілася і тады, у грамадзянскае. Гэта была барацьба за свабоду, супраць рабства. Цяпер мы таксама змагаемся за свабоду».

СУПРАЦОЎНІКАЎ — ПА ГАРАСКОПАХ

15 працэнтаў расійскіх спецыялістаў па кадрах прызналіся, што скарысталіся дапамогай астралагаў пры падборцы персаналу. Такія звесткі па выніках апытання срод НР-менеджараў прыёў партал Праца@Mail.ru. Часцей за ўсё кадравікі — аматары астралагіі сцвярджаюць, што падобныя прадказанні дапамагаюць стварыць эфектыўную каманду. Большасць такіх НР-спецыялістаў адзначае, што звяртаюцца да гараскопаў, калі ў іх з'яўляюцца сумневы ў кандыдаце. 27 працэнтаў з рэкруцэўраў прызналіся, што выкарыстоўваюць астралагію заўсёды, а кожны сёмы заявіў, што яму даводзілася адмаўляць у працаўладкаванні з-за гараскопа. Па словах 23 працэнтаў кадравікоў, звяртаць увагу на гараскопы іх прымусяць непасрэдна кіраўнік.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ПАРФУМА З ВОДАРАМ... ЗОМБІ

Парфумерная марка Demeter вядомая сваімі незвычайнымі вадарамі. Парфумеры не выдмляюць складаных кампазіцый, а перадаюць пах літаральна. У калекцыі бранда прадстаўленыя, напрыклад, вадары дажджу, навальніцы, травы, разнастайных дэсертаў. Ёсць нават пах клею і кніг.



Днямі ў продаж паступіла парфума, тэматыка якой вельмі спецыфічная: гэта зомбі. У мужчынскай версіі вадару можна адчуць ноткі сухога лісця, грыбоў, цвілі, моху і зямлі. Жаночы вадар меней насычаны. Акрамя таго, у ім прысутнічае нотка асідка з дна віннай бочкі — на думку парфумераў Demeter, гэта надае парфуме жаночасць. Кошт — ад 20 долараў за флакон, але ў Расіі вадары Demeter каштуюць сама меней у тры разы даражэй.

ЦІ ЧАСТА Ў ЖЫЦЦІ ВАС ВЫРАТОЎВАЕ ПАЧУЦЦЕ ГУМАРУ?

Міхась СЛІВА (КАВАЛЁЎ) — пісьменнік, рэдактар аддзела рагачоўскай газеты «Свабоднае слова»

— Часта, кожны дзень. Калі сур'ёзна на ўсё глядзець, дык памерці адразу ж трэба. Прыязджаю на поле да механізатараў. Каб іх разгаварыць, трэба спачатку расказаць нейкі жарт, байку, анекдот — каб людзі расслабіліся. Нядаўна ў свой абедзены перапынак прыйшоў на пошту, каб атрымаць бандэроўку, па-за чаргой, бо тэрмінова ж трэба. Адна маладая пенсіянерка кажа: «Калі вы яго абслужыце — я напішу скарпу». Я ёй з усмешкай: «Такая маладая прыгожая жанчына — і ніякага спачывання мне...» Яна расквітанала адразу. І сама прапанавала: «Давайце прапусцім яго...» Калі хтосьці гаворыць нешта негатывнае — я імкнуся глядзець на яго весела і бачу ў гэты момант нейкія рысы, якія ў звычайнай сітуацыі не заўважыш. Увогуле ж пачуццё гумару дапамагае і таму, што ім валодае, і таму, што з ім сутыкаецца.



Ігар МАРЫШЧАНКА — кіроўца-аператар тэлерадыёкампаніі «Гомель»

— Штодзень. Калі сур'ёзна ставіцца да таго, што навокал адбываецца, можна звяр'яцца — без гумару ніяк не абдыдзеся. Атрымліваеш разлікоўку — смеяшся, заходзіш з тым, што атрымаў, у краму — смеяшся. На працягу жонка пабачыць кошт паліва, зляецца, а я жартую. Тут адна знаёмая паскардзілася, што ў яе быццам гаймарыт — я ёй адразу ж прапанаваў свёрдлам здаручку ў носе прабыць. Акуратненка кажа. Яна смеецца — лягчы стала. Неяк едзе з журналісткай уздоўж новаабудаваных маўнтаў, яна зэйдрасіцца. «І хто ж тут жыве?» — кажа. А далей адразу ж могілка пачынаюцца. Я ёй: «Глядзі — тут і ты сабе можаш месца падабраць!» Чорны гумар, вядома, не ўсе любяць, некаторыя, можа, і крывадушныя. Аднак мне пра гэта невядома. Тыя, хто мяне ведае, толькі смяюцца. Праўда, дома я імкнуся стрымлівацца і пры сыне не кажу лішняга. Бо дзеці ж разносяць хутка ўсё, што пачулі ад бацькоў. Увогуле ж у сям'і пачуццё гумару згладжае ўсе вострыя вуглы. Як толькі жарці распаляюцца, з дапамогай анекдота ці нейкага жарціка разводжу ўсіх па розных кутках, каб супакоіліся. Дапамагае.



Леанід КЛІМОВІЧ — гулец тэлевізійнага клуба «Што? Дзе? Калі?»

— Пачуццё гумару дапамагае тады, калі патрэбна пасмяяцца з сябе. Аднойчы я прыйшоў у Траццякоўку без грошай. Можна было б пабіцца галавой аб сценку, але ж я ішоў па Маскве і рагатаў з сябе. Калі ты сам віватываў у нейкай сітуацыі, лягчы за ўсё менавіта так рэагаваць, і тады будзе лепшэй жыць. Былі выпадкі на гульнях, калі прапанаваў прыгожую версію, але ж... няправільную. Напрыклад, аднойчы было такое пытанне: «Вярцінскі расказаў, што ў пачатку XX стагоддзя ў маскоўскіх рэстаранах з аркестра да публікі выходзіў мужчына, які ў адной руцэ трымаў паднос да гройшай, а ў другой — жывую муху. Для чаго?» Правільны адказ: каб ён не мог пакласці грошы сабе ў кішэню — гэта стане адразу зразумела, калі муха палыцца. А Клімовіч адказаў: «Магчыма, тым, хто не клаў на паднос грошы за музыку, грамадзянін кідаў муху ў бакал». Версія дурацкая і смешная, але ж няправільная. Але ўсё смяяліся, і разам з усімі я — з сябе. Выйсці са ступару можна было толькі пасмяяўшыся з сябе.



Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота аўтара.

БЕЛАРУСЬ І СЕРБІЯ: ПЕРСПЕКТЫВЫ СУПРАЦОЎНІЦТВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Як адзначыў у сваю чаргу Таміслаў Ніколіч, з моманту абрання на пост Прэзідэнта Сербіі ён імкнецца знайсці магчымасць для таго, каб прыхаць у Беларусь «выправіць нейкія памылкі, якія мы допусцілі ў дачыненні да Беларусі». «Сапраўдныя сербы ніколі не сыходзяць назаўсёды. Беларусь — вялікі саюзнік Сербіі, — сказаў Таміслаў Ніколіч. — Гэты невялікі застоў, які быў падчас папярэдніх адміністрацый, не даў нам магчымасці працягнуць супрацоўніцтва з лепшых пазіцый, чым яны ёсць зараз. Але гэта і ваш, і наш лёс». Прэзідэнт Сербіі падкрэсліў, што як ва ўнутранай палітыцы, так і ў развіцці двухбаковага супрацоўніцтва неабходна, перш за ўсё, працаваць на карысць і па волі сваіх народаў, забяспечваючы лепшае жыццё для людзей. Існуючы аб'ём гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Сербіяй ён лічыць неадлаведным узроўню дружбы паміж народамі двух краін.

Таміслаў Ніколіч адзначыў, што Беларусь удалося захаваць свае вытворчыя магучасці, у той час як Сербія ў папярэднія гады рэзка скараціла аб'ём прамысловай вытворчасці. Аднак цяпер Сербія імкнецца аднавіць старую дружбу і грамадзянскія рынкі. «Гэта шанс для супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Сербіяй. Мы будзем разам вырабляць, прадаваць, купляць», — сказаў Прэзідэнт Сербіі. Ён таксама адзначыў, што паміж двюма краінамі падпісана вялікая колькасць розных пагадненняў, якія з'яўляюцца базай для далейшага супрацоўніцтва.

«Усё, пра што мы дамовімся, мы рэалізуем. І вы, і я будзем гарантамі гэтых дамоўленасцяў і пагадненняў», — сказаў Таміслаў Ніколіч. — Нам патрэбны добрыя адносіны, заснаваныя на доверы, павазе і жаданні, каб нашы народы жылі лепш».

Беларусь з'яўляе аб сваёй падтрымцы суверэннасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Сербіі. Пра гэта гаворыцца ў падпісанай учора сумеснай заяве прэзідэнтаў двух краін. У дакуменце падкрэслена паслядоўная падтрымка Беларуссю суверэннасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Рэспублікі Сербія і выпрацоўкі ўсеабдымнага і ўзгодненага рашэння ў дачыненні да Косава і Метохіі. Бакі пацвердзілі прыхільнасць двух краін агульнапрызнаным нормам міжнароднага права, мэтамі і прынцыпамі статута Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, умацаванню ролі ААН у вырашэнні ўсяго комплексу пытанняў па падтрыманні міжнароднага міру і бяспекі, працэдураў сучасным выклікам і пагрозам.

Таміслаў Ніколіч узнагародзіў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнку ордэнам Рэспублікі Сербія. Кіраўнік беларускай дзяржавы ўзнагароджаны за заслугі ў развіцці і ўмацаванні міралюбівага супрацоўніцтва і дружэлюбных адносін.

Ордэн з'яўляецца вышэйшай дзяржаўнай узнагародай Сербіі.

У СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРЦЫ ЯШЧЭ ШМАТ РЭЗЕРВАЎ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ў сельскай гаспадарцы ёсць яшчэ шмат рэзерваў. Аб гэтым ён заявіў 11 сакавіка, прымаючы з дакладам намесніка прэм'ер-міністра Міхаіла Русага і міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Леаніда Зайца.

Аляксандр Лукашэнка акцэнтаваў увагу на неабходнасці вырашэння актуальных пытанняў сельскай гаспадаркі.

«Саме галоўнае — гэта пытанні эфектыўнай работы, прыбытковасці, грошай. Я хачу дакладна яшчэ раз пацвердзіць, што іспанія крэдытаў не будзе!» — падкрэсліў Прэзідэнт.

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, больш як 30 працэнтаў сельскагаспадарчых арганізацый дэманструюць добрае якасць работы. «Прыкладна крыху больш як 30 працэнтаў прадпрыемстваў могуць добра працаваць, калі іх падштурхнуць, правесці там ападеўныя мерапрыемствы, дапамагчы. Але ёсць яшчэ 20-25 працэнтаў арганізацый, якімі трэба сур'ёзна займацца, і штосы ў гэтым плане рабіць», — сказаў Прэзідэнт.

«Я лічу, што ў сельскай гаспадарцы яшчэ шмат рэзерваў. І галоўнае — гэта кадры: кіраўнікі, спецыялісты, сяляне. Там, дзе ёсць жаданне працаваць, дзе нацелены на работу, ёсць вынік. Там, дзе няма нармальнага кіраўніцтва, спецыялістаў, і людзі працуюць слаба. Ты ім колькі ні давай грошай, іх не дарэмна», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на той факт, што на сёння Беларусь у асноўным забяспечвае свае патрэбнасці ў сельскагаспадарчай прадукцыі і частку экспарту. «Таму астатнім, тым, хто лодарнічае і не можа нармальна працаваць па іншых прычынах, трэба ўжо думаць аб тым, як працаваць нармальна, каб выжыць. Гэта ўжо не той час, калі ў нас хлеба не хопала і соль заканчвалася», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнту далажана аб ходзе рэалізацыі дзяржаўнай праграмы ўстойлівага развіцця вёскі на 2011—2015 гады. Было адзначана, што ў сельскай гаспадарцы за апошнія 12 гадоў праведзена вялікая работа: створана моцная база, значна павялічаны вынікі па валавой вытворчасці, якасных параметрах, праведзены тэхнічнае пераўзбраенне сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, мадэрнізацыя вёскі. У 2013—2014 гадах будзе завершана работа па рэканструкцыі малочна-тварных ферм, будаўніцтве шэрагу буйных свінагадоўчых комплексаў.

Наступны крок — вывад на ўстойліваю работу тых прадпрыемстваў, якія сёння дэманструюць не лепшыя паказчыкі. У бліжэйшы час плануецца правесці рэспубліканскі сход актыву работнікаў аграрнай галіны, дзе будзе прапанаваны новыя эканамічныя падыходы, якія дачынацца матывацыі працы, інтэграваных паказчыкаў развіцця, зніжэння сабекошту прадукцыі і павышэння яе канкурэнтаздольнасці. Урад працуе ўжо над прапановамі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Нацыянальнай акадэміі навук, Мінэканомікі.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў аб сваім патрабаванні навазнення строгага парадку, рацыянальнага выкарыстання рэсурсаў, эфектыўнай работы па мадэрнізацыі прадпрыемстваў.

На сустрэчы таксама ішла размова аб падрыхтоўцы да веснавых палявых работ.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

■ Ва ўрадзе

ЗНЕШНЕГАНДЛЁВАЯ Дзейнасць ПРАДПРЫЕМСТВАЎ: НЕ АТРЫМЛІВАЕЦА КАНСТРУКТЫўНАЙ РАБОТЫ...

Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч патрабуе ад прадпрыемстваў павысіць эфектыўнасць знешнегандлёвай дзейнасці, актывізаваць работу па нарощванні экспарту. Аб гэтым ён заявіў учора на пасяджэнні Прэзідыума Саўміна, дзе разгледжаны вынікі знешняга гандлю таварамі і паслугамі Беларусі за студзень гэтага года, а таксама планы па выхадзе на прэгнознае паказчыкі па знешнім гандлі ў цэлым па выніках года, перадае БЕЛТА.

Прэм'ер-міністр адзначыў, што існуючая сітуацыя па знешнім гандлі таварамі і паслугамі не задавальняе ўрад. «Замест актывнай работы нашых прадпрыемстваў, гэта ў першую чаргу датычыцца сістэмы Мінпрама і «Белнафтахіма», пачынаюць шукаць нейкія аб'ектыўныя цяжкасці: той рынак прасею, там не атрымліваецца і гэтак далей, — канстатаваў Міхаіл Мясніковіч. — Не атрымліваецца канструктыўнай работы, у тым ліку дыверсіфікацыі нашых знешнегандлёвых намаганняў і асваення новых рынкаў».

■ Супрацоўніцтва

ШЛЯХ З ВАРАГАЎ У АДЭСУ

«Цягнік «Вікінг» за дзесяцігоддзе праехаў амаль 2,3 млн кіламетраў. Калі праз экватар нашай планеты правесці чыгунку, то «Вікінг» аб'ехаў бы Зямлю амаль 58 разоў. А на Месяц ён мог бы з'ездзіць 6 разоў», — такія і падобныя параўнанні гучалі на міжнароднай канферэнцыі «10-гадовы вопыт працы і новыя задачы кантэйнерага цягніка «Вікінг», якая днямі прайшла ў Вільнюсе.

У 2003 годзе чыгуначная адміністрацыя Літвы, Беларусі і Украіны заключылі пагадненне аб супрацоўніцтве з мэтай паліпашэння канкурэнтаздольнасці паслугі — дастаўкі грузаў чыгуначным транспартам дзякуючы выкарыстанню тэхналогіі працы цягніка камбінаванага транспарту «Вікінг», які павінен быў злучыць чарнаморскія парты Літвычоўск і Адэсу з бальтыйскім портам Клайпэда.

Да з'яўлення «Вікінга» грузы з чарнаморскага ўзбярэжжа ў Паўночную Еўропу адпраўляліся водным шляхам вакол Заходняй Еўропы. «Вікінг» мог значна скараціць час перавозкі такіх грузаў, але для гэтага трэба было наладзіць дзеянні чыгуначнаго трох дзяржаў — Украіны, Беларусі і Літвы. Акрамя таго, які мага хутчэй перасекчы дзве дзяржаўныя мяжы — беларуска-украінскую і беларуска-літоўскую. Агульнапрыняты працэс памежнага і мытнага кантролю тут не

Даручэнні ўрада па гэтым пытанні многія кіраўнікі прадпрыемстваў не выканалі. Прыярытэтным для іх застаецца расійскі рынак, разам з тым неабходна пашыраць экспартную геаграфію, выходзіць са сваёй прадукцыяй на новыя рынкі. «Многія нашы прадпрыемствы гавораць аб тым, што ў Расіі працаваць выгадна. Там сфарміравана неабходная інфраструктура і г.д. Усё гэта правільна. Але калі больш за дзевяць працэнтаў шэраг прадпрыемстваў і міністэрстваў канцэнтруе менавіта на расійскім вектары — гэта нядобра. Нам трэба гандляваць і з іншымі краінамі», — запатрабаваў прэм'ер-міністр.

Ён паставіў задачу прыняць меры па скарачэнні складскіх запасаў, асабліва на прадпрыемствах «Беллепрама».

Аналізуючы знешнегандлёвую дзейнасць і стан спраў у машынабудуўнічым комплексе краіны, кіраўнік урада выказаў занепакоенасць сітуацыяй на БМЗ і МАЗев. «Неабходна вырашаць пытанні і па іншых прадпрыемствах. Дрэнна працуе прамысловасць Мінска», — дадаў ён.

Як расказаў журналістам намеснік м-

ністра замежных спраў Аляксандр Гур'янаў, у студзень гэтага года ў Беларусі склапалася дадатнае сальда знешняга гандлю таварамі і паслугамі ў асноўным дзякуючы паспяховай развіццю экспарту паслуг. «У гандлі таварамі сфарміравалася адмоўнае сальда — каля \$100 млн. Выклікана гэта некаторым адставаннем ад мінулагадніх тэмпаў», — канстатаваў намеснік міністра. У цэлым, на яго думку, на фоне мінулых гадоў вынікі студзеня гэтага года атрымаліся не такімі ўжо і дрэннымі — «звычайна першы месяц года назіраецца зацішша, але мы зрабілі каля \$3 млрд экспарту і гэта аптымістычна».

«Больш як дзве трэці галіні і рэгіёнаў выконваюць наменчаныя заданні па экспарту тавараў і паслуг. Гэта дае падставу лічыць, што па выніках года пры такой тэндэнцыі мы зможам выйсці на збалансаваны паказчыкі», — адзначыў Аляксандр Гур'янаў. Трэба будзе нарощваць экспарт прамысловай групы тавараў, ёсць рэзервы і для росту паставак на знешні рынак нафтахімічнай прадукцыі.

падыходзіў, таму што падчас прастояў на мяжы страчваліся каштоўныя гадзіны, а значыць, і адна з асноўных пераваг «Вікінга» — хуткасць перавозак. Таму на плечы беларускага боку ляглі вялікія клопаты.

Цяпер цягнік «Вікінг» на беларускай мяжы затрымліваецца прыкладна паўгадзіны. Праезд мяжы ЕС за 30 хвілін — гэта рэкорд. Ніводная мяжа з ЕС так хутка не перасякаецца.

Трэба сказаць, што беларускія чыгуначнікі і іншыя службы Беларусі з гонарам выканалі гэтыя задачы. Беларусь не толькі забяспечыла рэгулярныя транзітныя зносіны, але і сама стала актывным пастаўшчыком грузаў для «Вікінга». Для эканомікі Беларусі, якая пастаянна развіваецца, для павелічэння яе экспартнага патэнцыялу — прамы выхад на парты Бальтыйскага і Чорнага мораў вельмі важны. Таму беларусы актывна ўдзельнічалі і ў міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 10-годдзю «Вікінга». З цікавасцю былі выслуханы выступленні пасла Беларусі ў Літве і Фінляндыі Уладзіміра Дражына, першага намесніка міністра транспарту і камунікацыі Беларусі Яўгена Рагачова, начальніка чыгуначнага Беларуска-Украінскага Марозава.

«Беларускія чыгуначнікі актывна ўдзельнічаюць у праекце «Вікінг». Хоць базавая станцыя для беларускіх грузаў зараз Калядзічы, але і іншыя станцыі могуць абслужыць «Вікінг». Для зручнасці грузапастаўшчыкоў яны могуць працаваць з бліжэйшай станцыяй. Усяго такіх станцый на Беларусі 14», — сказаў карэспандэнту «Звязды» начальнік чыгуначнага Беларуска-Украінскага Марозава.

«Цяпер цягнік «Вікінг» на беларускай мяжы затрымліваецца прыкладна паўгадзіны. Усе патрэбныя памежныя і мытныя працэдурныя робіцца загадзя. Гэта дасягнута дзякуючы зладжанай рабоце ўсіх зацікаўленых бакоў», — сказаў першы намеснік міністра транспарту і камунікацыі Беларусі Яўгена Рагачоў.

Трэба сказаць, што мяжа з Літвой — гэта яшчэ і мяжа з

Еўрапейскім саюзам, што цягне за сабой і дадатковыя патрабаванні. Праезд мяжы ЕС за 30 хвілін — гэта рэкорд. Ніводная мяжа з ЕС так хутка не перасякаецца».

У Вільнюскай канферэнцыі бралі ўдзел прадстаўнікі 14 краін. І гэта не былі выпадковыя гледчыя. Поспех «Вікінга» прыцягвае новых удзельнікаў. Ужо выказалі жаданне удзельнічаць у праекце «Вікінг» Малдова, Румынія, Балгарыя, Турцыя, Грузія і Азербайджан. Для гэтых мэт можна будзе задзейнічаць марскія паромы, якія злучаюць або будуць злучаць чарнаморскія парты. Ідзе праца і ў іншым кірунку — прыцягненне грузаў са скандынаўскіх краін — Фінляндыі, Швецыі і Нарвегіі.

Беларусь не толькі забяспечыла рэгулярныя транзітныя зносіны, але і сама стала актывным пастаўшчыком грузаў для «Вікінга». Для эканомікі Беларусі, якая пастаянна развіваецца, для павелічэння яе экспартнага патэнцыялу, прамы выхад на парты Бальтыйскага і Чорнага мораў вельмі важны.

«Я толькі што вярнуўся з Фінляндыі. Фінскія бізнэс-колы выказваюць павышаную цікавасць да праекта «Вікінг». Яны прымуць удзел і ў міжнародным эканамічным форуме, які хутка адбудзецца ў Гродне», — сказаў Уладзімір ДРАЖЫН.

«Цягнік «Вікінг» за дзесяцігоддзе праёззіў больш як 300 тысяч кантэйнераў, у якіх змясцілася амаль 5 млн тон грузаў. Калі б гэты груз перавозіўся аўтацягачамі, то іх на нашых дарогах з'явілася б больш за 300 000. «Вікінг» дапамагае паліпаць і экалагічнае становішча. Варта адзначыць, што ён не толькі дасягнуў выдатных вынікаў, але таксама стаў мадэллю для супрацоўніцтва паміж Літвой, Беларуссю і Украінай», — выступаючы, падкрэсліў прадстаўнік міністэрства замежных спраў Літвы Евалдас ІГНАТАВІЧУС, дарэчы, на канферэнцыі прадстаўлены і як «без пяці хвілін пасол Літвы ў Беларусі». Ён на гэтай пасадзе павінен заманіць Лінаса Лінкевічуса, які заняў пост міністра замежных спраў Літвы.

Вітаўтас ЖЭЙМАНТАС, уласны карэспандэнт «Звязды» ў Літве.

Вільнюс.

НАВІНЫ

ФАКТЫ

ПАДЗЕІ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

НИЖНЯЯ МЯХА АПЛАТЫ ПРАЦЫ — НЕ МЕНШ ЗА 1.395.000 РУБЛЁЎ

Месячная мінімальная зароботная плата ў нашай краіне складае 1.395.000 рублёў, гадзінная мінімальная зароботная плата — 8.340 рублёў. Пра гэта паведамлілі карэспандэнту «Звязды» ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Беларусі.

Што тычыцца індэксацыі зароботнай платы, якая робіцца для таго, каб часткова аб'яднаць страты, выкліканыя інфляцыяй, то мінімальная зароботная плата за люты 2013 года індэксавацца не будзе, бо індэкс спажывецкіх цэн за люты ў параўнанні са студзенем гэтага года не перавысіў пяці працэнтаў.

Памер месячнай мінімальнай зарплаты, устаноўлены і праіндэксаваны ў адпаведнасці з заканадаўствам, з'яўляецца абавязковым для наймальніка ў якасці ніжэйшай мяжы аплаты працы работнікаў.

Калі вы зарабяцеце менш, вы можаце накіраваць скаргу ў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны або яго тэрытарыяльныя інспекцыі, пракуратуру, суд, вышэйшую арганізацыю. Скаргі ва ўсе інстанцыі, акрамя суда, падаюцца ў адвольнай форме з захаваннем фармальнасцяў устаноўленых Законам «Аб зваротах грамадзян».

Святлана БУСЬКО.

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ ЧЭМПІЯНАТУ СВЕТУ-2014 ПА ХАКЕІ ПРАЙШЛА ў БЕРЛІНЕ

Прэзентацыя мінскага чэмпіянату свету-2014 па хакеі адбылася падчас буйнай міжнароднай турыстычнай выставкі ITB Berlin-2013, якая прайшла ў сталіцы Германіі, паведаміў БЕЛТА менеджар дырэкцыі чэмпіянату свету Пётр Рубухін.

Дырэкцыю мінскага хакейнага чэмпіянату свету-2014 прадстаўляў на выставцы намеснік дырэктара Аляксандр Шавель, а ДУ «ЦэнтрКурорт» — начальнік установы Алег Міхайлаў. У час выставкі прайшлі кансалідаваныя прэзентацыі турыстычных магчымасцяў Беларусі і гатуюнасці аб'ектаў да чэмпіянату. У выставцы прынялі ўдзел 187 краін свету, а колькасць журналістаў, якія прыехалі, перавысіла 7 тыс. чалавек з 90 краін. На выставцы адбыўся самы вялікі турыстычны кангрэс у свеце, які штогод праходзіць з 2004 года.

РАЗВІТАЛІСЯ З «НАДЗЕЯЙ»

Хакейнае «Дынама» на «Мінск-Арэне» наступіла ў чарговым матчы рыжскім дынамаўцам (0:1) і пакідае розныгрыш так званай Кубка надзеі.

Але што такое Кубак надзеі? Гэта сацыяльны турнір для камандаў, якія не трапілі ў плей-оф Кантынентальнай хакейнай лігі і не могуць змагацца за галоўны трафей — Кубак Гагарына. Прызваў фонд дэбютнага міні-прыватства — 50 мільёнаў расійскіх рублёў, з якіх 15 атрымае пераможца. Як раней адзначыў Аляксей Торбін, генеральны дырэктар «Дынама», гэта не тая асцяж, якая можа выратаваць клуб, дзякуючы якой можна ўзмацніцца на наступны сезон. Тым не менш, у «Кубку лузераў», як крыўдна называў гэты турнір спартакмавец Бранк Радзівоеў, беларусы пачалі выступаць нядрэнна. «Дынама» без шанцаў пераіграла ў серыі маскоўскі «Спартак» — 3:0, аднак пасля натрапіла на рыжскіх братоў па назве, якія далі бой падапечным Аляксандра Андрэевскага і ў трох паўдзёнах перамаглі мінчан. «Нягледзячы на сённяшняе паражэнне і не вельмі удачнае заканчэнне сезона, хочацца падзякаваць нашым бальшышчам», — прызнаўся пасля апошняй гульні трэнер «Дынама» Аляксандр Андрэевічкі. — Ад пачатку і да канца яны былі з намі, ездзілі з намі на гасцявыя матчы, былі з намі ў смутку і ў радасці. Вялікі дзякуй ім за гэта». У фінальных гульніях лепшага выявіць рыжанае і хабаравіцкі «Амур».



Тарас ШЧЫРЫ.

ФОТА БЕЛТА

У МАГІЛЁВЕ МАРАЦЬ ПРА СКАРЫНУ І СОБАЛЯ

Музей гісторыі Магілёва працягвае збіраць сродкі для набывання старажытных выданняў.

У прыватных калекцыях у краінах Еўрасаюза знойдзены выстаўлены на продаж каштоўнасці, важныя для нацыянальнай спадчыны беларусаў. Напрыклад, фрагмент Бібліі, перакладзенай і выдадзенай Францыскам Скарынам у Празе ў 1518 годзе. Кошт некалькіх стонак — каля 9 тысяч долараў. У музеі каментуюць, што знаходкі падобнага кшталту — найвялікшая рэдкасць, нават калі гэта толькі фрагмент.

Другая рэдкасць — кніга «Апостал», выдадзена Спірыдона Собалем у 1632 годзе. Кнігі магілёўскага друкара маюць першачарговае значэнне для горада. Пакуль жа на радзіме Спірыдона Собаля няма яго выданняў. А можа і з'явіцца, калі знойдуцца грошы — каля 10 тысяч долараў.

Музей просіць аб дапамозе арганізацыі і прыватных асобаў. Дзякуючы грошам спонсараў, ажываюць неабякаваныя людзей і акцыяў па збору сродкаў, Музею гісторыі Магілёва удалося атрымаць у сваю калекцыю шэраг цікавых старажытных выданняў. У прыватнасці, Статут ВКЛ, выдадзены напрыканцы XVI стагоддзя. Цяпер яго і іншыя рарэтытэты могуць убачыць усе магілёўцы і госці горада ў музейнай экспазіцыі.

Ілона ІВАНОВА.

НА ГАРЫНІ НЕ ПАЎСЮДНА ПАРЫБАЧЫШ

Да 15 красавіка забаронена аматарскае рыбалоўства на адным з участкаў Гарыні ў Столінскім раёне.

Гарока здзе пра ўчастак ад рыбадавальніка «Дубрава» да моста-пераправы Беражное — Рубель працягласцю сем кіламетраў і ад пачальніка сельскагаспадарчага вытворчага кааператыву «Новая Прыпяць» да месца ўпадзення ў раку Прыпяць. У гэтых месцах знаходзяцца глыбакаводныя ўчасткі зімовак з вялікай колькасцю рыбы, якая ўяўляе каштоўнасць для аднаўлення папуляцыі. Каб абараніць яе ад браканьераў, і прынята рашэнне аб ўвядзенні забароны на аматарскае рыбалоўства на адным з участкаў Гарыні.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ПАГАРЭЛЬЦА ВЫРАТАВАЎ РЫБАК

67-гадовы жыхар вёскі Радзюшы Астравецкага раёна сваім «другім нараджэннем» абавязаны чалавеку, які ў нядзелю рыбацкім нападэлькам на раце Строчанка.

Пахар, што ахаліў доўм, завяваўшы жыхар Астравіцка Мечыслаў Станіа і па мабільным тэлефоне выклікаў выратавальніку МНС. А сам, не чакаючы іх прыезду, кінуўся да драўлянай пабудовы, дзе на ложку ў пакой убажы мужчыну і выцягнуў яго на вуліцу. Верагодна, прычынай пахару стала неасцярожнасць пры кураванні. Агонь знішчыў дах і перакрыці дома. І толькі дзякуючы рыбаку, які ў патрэбны час аказаўся ў патрэбным месцы і не пабаяўся ўвайсці ў ахоплены полымем дом, пагарэлец застаўся жывым — нават не спатрэбілася шпіталізацыя, паведаміла прэс-служба Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ДЗІЦЯ ПРАВАЛІЛАСЯ ПАД ЛЁД...

Пад вечар з міліцыі выратавальнікам паведамлілі, што на Нёмнае ў Стоўбцах пад лёд правалілася дзіця. Калі на месца выкліку прыбылі работнікі МНС, на паверхні вады нікога не было...

Як паведамілі ў Мінскім абласным упраўленні МНС, было ўстаноўлена, што два 8-гадовыя аднакласнікі пасля заканчэння ўрокаў пайшлі да ракі. Гуляючы, адзін з хлопчыкаў паслінуўся і праваліўся пад лёд на глыбіню каля 1,5 метра. Цячэннем яго стала адносіць ад берага. Другое дзіця пабегла ўздоўж берагу ракі з крыкамі аб дапамозе. Выпадковы сведка, які праходзіў паблізу, пачуў хлопчыка і, убачыўшы ў вадзе тонучага, патэлефанаваў па нумары «102»... Цячэнне ў гэтым месцы Нёмнага вельмі моцнае, але, як паведамілі выратавальнікі, шукаць хлопчыка будуць, пакуль не знойдуць.

Сяргей РАСОЛЬКА.

СМЕРЦЬ У ЧУЖЫМ «КРАЙСЛЕРЫ»

У Полацкім раёне смерцю скончыўся вясёлы згон «Крайслера». Аўто, якое належыць рабочаму, жыхару Полацка, смагаць было вельмі проста, бо машына знаходзілася ў незамкнутым гаражы і, больш

СИТУАЦЫЯ

Самі сабе ворагі

Як сведчаць праверкі жылога фонду, больш за 30 працэнтаў аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў не працуе.

Статыстыка паказвае, што пераважная частка «вогненых» трагедый адбываецца менавіта тады, калі чалавек спіць. У сьне ён не адчувае пах дыму і таму найбольш безабаронны. Тут і прыходзіць на дапамогу аўтаномны пажарны апавяшчальнік — бадай, найбольш эфектыўны тэхнічны сродак па папярэджанні гібелі людзей ў пажарах. Дзякуючы яму летася толькі на Гродзеншчыне засталіся ў жывых 34 чалавекі, у тым ліку 9 дзяцей.

Важнасьць гэтага маленькага недарагага прыбора зноў пацвердзілася ўжо ў першы дзень 2013-га, калі сігнал АПА выратаваў жыхара вёскі Старыя Дзешкаўцы Свіслацкага раёна. Не прайшоў і двух тыдняў, і зноў жа, пасля спрацавання пажарнага апавяшчальніка былі падняты па трыозе дзяляўскія выратавальнікі, якія вынеслі з агню двух жыхароў вёскі Плябанавічы.

І вось — чарговы «падзвіг» АПА, на гэты раз у 4-кватэрным жылым доме па вуліцы Станцыйнай у Мастогах. Загарэлася адна з кватэр, дзе пражывае сям'я з трох чалавек (муж, жонка і іх 13-гадовы сын), якая з-за цягі дарослых да спіртнога прызнана сацыяльна небяспечнай. Два гады таму ў гэтай кватэры былі ўстаноўлены два пажарныя апавяшчальнікі, а зусім нядаўна святлогуквае сігнал вывелі на фасад дома. Як у ваду глядзелі...

Пранзілівы гук апавяшчальніка пачулі суседзі і патэлефанавалі ў РАУС, пасля чаго на месца выкліку накіраваліся пажарны разлік, брыгада «хуткай дапамогі» і спецыялісты райгаза. Гаспадар кватэры быў на працы, сын — у школе, дома знаходзілася адна 34-гадовая гаспадыня. Прычым, як высветлілася, незадоўга да пажару яна бавіла час у кампаніі сяброўкі за бутэлкай спіртнога. Потым гаспадыня заснула, замкнуўшы дзверы на ключ, і байцам МНС давялося лезці ў акно. Камандзір аддзялення Андрэй Навіцкі вывеў жаңчыну на двор і выключыў газавую пліту, дзе ўжо практычна згарэла ежа. І калі ён не АПА і выратавальнікі, то не прамінуць бы трагедыі...

Як у сувязі з гэтым зразумець, што калі трэці з правераных аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў не працуюць? Што, яны надта «капрызныя» ў эксплуатацыі і часта ламаюцца? Ды не, пераконвае прэс-служба Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС: ні навываку, ні дадатковых расходаў пры абыходжанні з гэтым прыборам не трэба. Хіба што, памяншаць батарэйку, ад якой працуе апавяшчальнік. Яшчэ рэкамендуецца раз на год пиласосам ачышчаць АПА ад пылу і што-месячна правяраць яго працаздольнасць, націскаючы на тэставую кнопку: ён павінен пішчаць 5-10 секундаў. І ўсе клопаты. А ўзям — гарантывы сігнал трыгоўі ў пажарнебяспечнай сітуацыі. І трэба быць ворагам самому сабе, каб не паклапаціцца пра... батарэйку, пакінуўшы апавяшчальнік працуючым.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ТЭМА ТЫДНЯ

«СВІНЯЧАЕ» ПЫТАННЕ



Фота Пятра ФАМІНА.

Святлана ЯСКЕВІЧ

Днямі мне прапанавалі свініну па... 23 тысячы за кілаграм. Думаецца, гэта жарт, няма такіх цэн? На рынку або ў краме іх сапраўды няма. А вось селянін, які тую свініну гадуе, нават па 23 тысячы цяпер яе прадаць не можа. Пра гэта са шкадаваннем паведаміла Марыя Іванаўна Шуэчык. Яна жыве па-суседству з маім бацькоўскім домам, у вёсцы, што ў Баранавіцкім раёне, на мяжы з Навагрудскім. Суседка падзялілася сваёй трывогай за сваякоў. Яе пляменніца ў Клёнах Навагрудскага раёна выгадала кабанчыка кілаграмаў 200 — на продаж. Так многія робяць, каб падтрымаць свой сямейны бюджэт.

Вясцоўцы здаюць свіней жывой вагой пасрэднікам-камерсантам, якія потым прадаюць мяса на рынку. Закупачную цану заезджы гандляры даю ўсталявалі, плацілі гаспадарам па 23 тысячы за кілаграм. Але як толькі выйшла пастанова Мінсельгасхарчу аб новых правілах забойны жывёлы, перакупшчыкі адразу знізілі цану. Аб'явілі, што браць свіней будучэ толькі па 20 тысяч за кілаграм жывой вагі.

Пакуль пастанова не ўступіла ў сілу — пачатак яе дзеяння адкладвалі спачатку да 1 сакавіка, потым да 1 мая. Невядома, ці гэта яшчэ апошні тэрмін. Але, як бачым, ёсць катэгорыя людзей, якія ўжо зарабілі на гэтым дакуменце. Дык вось пляменніца Марыя Іванаўна цяпер сама шукае пакупнікоў, каб хоць па ранейшых расцэнках (23 тысячы) мяса аддаць. Другая кабетка з вышэйназваных Клёнаў, кажуць, выгадала на продаж некалькі свіней. Таксама пакуль не прадае і тым самым церпяць страты. А пажылы чалавек з вёскі Пархімаўшчына, паводле слоў усё той жа Марыя Іванаўна, нядаўна аддаў свайго кабанчыка вагой больш за 200 кілаграмаў па 20 тысяч. А што заставалася рабіць?

Пастанова Мінсельгасхарчу «Аб зацвярджэнні ветэрынарна-санітарных правілаў утрымання прадуктыўнай жывёлы ў асабістай падсобнай гаспадарцы грамадзян», прынятая ў пачатку года, закранула інтарэсы многіх катэгорый насельніцтва. Дакументам прадліваецца забавіць жывёлу толькі ў спецыялізаваных установах, а не на падворку, як рабілася спрадвеку. Вядома, у тым выпадку, калі ты хочаш выгадаванага кабанчыка прадаць на мяса, а не спажыць прадукцыю ў сваёй сям'і. Адным словам, цяпер без даведкі з забойнага цэха ніхто свініну на рынак не дапусціць.

Гэта значыць, аднімай, гаспадар, ад кошту свайго кабанчыка каля мільёна рублёў, у залежнасці ад адлегласці. Прыкладныя расцэнкі паслугі забойны вядомыя: 2600 рублёў за кілаграм буйной рагатай жывёлы, 2600 рублёў за кілаграм свінні. Нескладана падлічыць, што 500-600 тысяч рублёў трэба аддаць за паслугу. А для таго, каб прывезці жывёліну ў цэх, неабходна нацяць спецыялізаваную машыну, гэта яшчэ 200-300 тысяч, калі адлегласць немалая. Напрыклад, у Брэсцкім раёне цэхаў няма. Уявіце сабе, што жыхар прыгараднай вёскі павязе сваю скаціну ў Жабінку альбо ў Камянечку на забой, а затым вернецца ў Брэст, каб прадаць мяса на рынку ў той жа дзень, як патрабуе пастанова, складана. Гэта выдаткі за 80 лішніх кіламетраў плюс алата паслугі. А дзе гарантыя, што там не будзе чаргі? А калі ён жыхар, скажам, не Скокаў, а Дамачава ці Тамашоўкі, што за 60 кіламетраў па поўдзень ад Брэста, і «лішнімі» будучэ больш за сотню кіламетраў? Нават пры самых спрыяльных умовах на рынак чалавек дабярэцца бліжэй да сярэдзіны дня. А то і ў другой палавіне. Калі прадаваць? Пастановай, дарэчы, патрабуецца рэалізацыя мясной прадукцыі менавіта ў дзень забойны. Зразумела, што большасць вясцоўцаў самі займаюцца гэтым не будучэ, застаюцца толькі пасрэднікі, якія не забудуць усе лішнія расходы ўключыць у кошт прадукцыі.

Пакуль што ўступленне ў сілу пастановы адкладзена да 1 мая. За гэты час, як мяркуецца, падрыхтуюць усе цэкі па забойні. Райспажыўтаварыства, прынамсі, атрымалі такое заданне. Старшыня Жабінкаўскага райспажыўтаварыства Ірына Шайко сказала, што к'яраз гэтымі днямі яны праводзяць усе ўзгадненні па пытаннях пашырэння цэха. Пляцоўка, якая ёсць у Жабінцы, выкарыстоўваецца для забойны буйной рагатай жывёлы. Трэба рабіць яшчэ адну пляцоўку з умовамі для смалення свіней. Заданне ёсць, яго трэба выконваць. Але Ірына Уладзіміраўна выказалася вельмі стрымана: заўважыла між іншым, што цэны на паслугу будучэ мінімальныя, на гэтым не заробіш. Ды і давадзецца браць на працу чалавека, а можа, і не аднаго. А калі запатрабаванасць новых кадраў будзе сезонная, зноў жа давадзецца несіць страты. Пакуль што тут больш пытанняў, чым адказаў.

Дарэчы, у краінах Мытнага саюза таксама ёсць правілы забойны жывёлы. Яны прад'яваныя распаўсюджаннем хвароб жывёлы (кшталту свінейнага грыпу і іншых, таму і патрэбны больш жорсткі кантроль за прадукцыяй. Але ж кантроль (і даволі строга) за ёй ажыццяўляецца ветэрынарнай службай рынку.

Пенсіянерка з вёскі Пескі Кобрынскага раёна Аляксандра Краўчук некалькі разоў прадавала на рынку прадукцыю сваёй падсобнай гаспадаркі. Вось што яна расказала: «Кабанчыкаў мы забівалі дома. Рабілі гэта, як нашы бацькі і дзяды, па ўсіх правілах. Спачатку кінем абдавалі дошка, на якіх разбіралі тушу, мылі ўвесь пошук. Гэта звычайныя рэчы, іх ведае кожны гаспадар у вёсках. А на рынак, дарэчы, везлі не толькі мяса, але і вентробы: сэрца, пячонок, лёгкія. Ветурач гэта ўважліва аглядаў, потым ставіў штамп як пацвярджэнне, што жывёліна здаровая... Мы вырочалі за мяса нядрэнныя грошы — дачка тады абсталявала новую кватэру, сыну таксама трэба было дапамагчы. З пенсіі, вядома, каналу альбо тэлевізара не купілі... Ну а цяпер, калі скажуць шукаць машыну і везці свініну на бойню, я гэтым займацца не буду».

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

забойні. Райспажыўтаварыства, прынамсі, атрымалі такое заданне. Старшыня Жабінкаўскага райспажыўтаварыства Ірына Шайко сказала, што к'яраз гэтымі днямі яны праводзяць усе ўзгадненні па пытаннях пашырэння цэха. Пляцоўка, якая ёсць у Жабінцы, выкарыстоўваецца для забойны буйной рагатай жывёлы. Трэба рабіць яшчэ адну пляцоўку з умовамі для смалення свіней. Заданне ёсць, яго трэба выконваць. Але Ірына Уладзіміраўна выказалася вельмі стрымана: заўважыла між іншым, што цэны на паслугу будучэ мінімальныя, на гэтым не заробіш. Ды і давадзецца браць на працу чалавека, а можа, і не аднаго. А калі запатрабаванасць новых кадраў будзе сезонная, зноў жа давадзецца несіць страты. Пакуль што тут больш пытанняў, чым адказаў.

Дарэчы, у краінах Мытнага саюза таксама ёсць правілы забойны жывёлы. Яны прад'яваныя распаўсюджаннем хвароб жывёлы (кшталту свінейнага грыпу і іншых, таму і патрэбны больш жорсткі кантроль за прадукцыяй. Але ж кантроль (і даволі строга) за ёй ажыццяўляецца ветэрынарнай службай рынку.

Пенсіянерка з вёскі Пескі Кобрынскага раёна Аляксандра Краўчук некалькі разоў прадавала на рынку прадукцыю сваёй падсобнай гаспадаркі. Вось што яна расказала: «Кабанчыкаў мы забівалі дома. Рабілі гэта, як нашы бацькі і дзяды, па ўсіх правілах. Спачатку кінем абдавалі дошка, на якіх разбіралі тушу, мылі ўвесь пошук. Гэта звычайныя рэчы, іх ведае кожны гаспадар у вёсках. А на рынак, дарэчы, везлі не толькі мяса, але і вентробы: сэрца, пячонок, лёгкія. Ветурач гэта ўважліва аглядаў, потым ставіў штамп як пацвярджэнне, што жывёліна здаровая... Мы вырочалі за мяса нядрэнныя грошы — дачка тады абсталявала новую кватэру, сыну таксама трэба было дапамагчы. З пенсіі, вядома, каналу альбо тэлевізара не купілі... Ну а цяпер, калі скажуць шукаць машыну і везці свініну на бойню, я гэтым займацца не буду».

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Фота Пятра ФАМІНА.

сэнсе чэрвень мінулага года — пасля пачатку адпачывання кампаніі, калі расцэнкі публікацыйнага бюджэту былі вымушаны накіраваць каля 400 мільярдаў рублёў апераджальных трансфертаў (прадугледжаных на больш позні перыяд) на мясцовы ўзровень, каб забяспечыць выплаты людзям. І гэта пры тым, што літаральна напярэдадні, у красавіку, рэгіёны атрымалі значныя дадатковыя даходы. Тым не менш ужо ў чэрвені яны пачалі звяртацца да нас па дапамогу. Напрыканцы 2012 года дэспубліканскі бюджэт, значна скараціўшы шэраг сваіх расходаў, усё ж захаваў для рэгіёнаў усе заплачаныя даданыя. Для таго, каб папярэдзіць падобныя сітуацыі ў будучыні і накіраваць расходы мясцовых бюджэтаў у правільнае рэчышча, у Бюджэтных кодэкс і ў Закон аб бюджэце на 2013 год былі ўнесены новыя нормы. Яны, захоўваючы самастойнасць і незалежнасць мясцовых улад, маюць на ўвазе прыярытэты мясцовых расходаў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

МЯСЦОВЫ ЧАС

І ГРАМАДСКАЕ, І ПРЫВАТНАЕ — СТАНЕ ЎСЁ ПРЫВАБНАЕ

Сёлета населеныя пункты Міншчыны значна прыгажэюць, стануць яшчэ больш прывабнымі і чыстымі. У цэнтральным рэгіёне краіны 2013 год аб'яўлены годам навадзення парадку на зямлі. З гэтай нагоды прынята адпаведная пастанова Мінсельгасхарчу, распрацаваны план мерапрыемстваў. Яны прадугледжваюць прывядзенне ў належны стан тэрыторый гарадоў, пасёлкаў і вёсак, прадыямстваў, сельгаспадарчых арганізацый, месцаў масавага адпачынку, савадочных таварыстваў і іншых аб'ектаў.

Што ж у гэтым кірунку робіцца ў Стаўбцоўскім раёне? Пытанне актуальнае, паколькі менавіта гэты раён можна назваць вяртамі сталічнай вобласці. Цераз Стаўбцоўшчыну праходзяць аўтамагістралі і чыгунка міжнароднага значэння. З Усходу на Запад і ў адваротным напрамку едуць транзітныя турысты, шматлікія гошці. І па вонкавым выглядзе дарог, камунікацый, населеных пунктаў раёна яны ў цэлым мяркуюць аб нашай краіне.

— Што ж робіцца ў раёне, каб паказаць яго з найлепшага боку? — цікавіцца ў старшыню раённага Савета дэпутатаў Аркадзя КАЗЯКОўСКАГА.

— Пытаннімі добраўпарадкавання мы займаліся заўсёды. Але, мяркую, рашэнне Мінсельгасхарчу даць новы штуршок. У прыватнасці, у кожным сельсавеце мы правялі нарады, распрацавалі комплексныя планы мерапрыемстваў па навадзенні парадку на зямлі і добраўпарадкаванні тэрыторый, шмат увагі надаём продажу пустуючых аб'ектаў і зямельных участкаў. Напрыклад, у Халібоўскім і Засульскім сельсаветах праз аукцыённы працэс паўрабунраныя млыны з зямельнымі участкамі. За іх вырочылі нядрэнныя грошы. Спрычыны ўкладзены ў развіццё адміністрацыйных тэрыторый. У хуткім часе на месцы старых збудаванняў з'явіцца аб'екты аграэкатурызму. Мяркую, яны будучэ карыстацца попытам у наведвальнікаў, паколькі тут цудоўная прырода, побач возера, добры транспартны зносіны са сталіцай.

На балансе сельсаветаў раёна практычна не засталася пустуючых адміністрацыйных будынкаў, школ. Амаль усе пайшлі «з малатка». Чакае сваёго пакупніка хіба што былі Дом культуры ў пасёлку Коласава. Дзелявых людзей прыцягвае гэтае месца: вакол лес, побач чыгунка, аўтамагістра. Адзінае, што стрымлівае, — невялікі зямельны ўчастак. Тым не менш старшыня райсавета ўпоўняе, што на чарговым аукцыёне ахвотныя набыць аб'ект знойдуцца.

На Стаўбцоўшчыне сельсаветы пакуль датацыйныя, але кіраўніцтва пралічвае розныя варыянты, каб вывесці іх цалкам на самаакупнасць. Адна з крыніц папаўнення бюджэту — продаж пустуючых зямельных участкаў. Найбольш бойкі гандаль ідзе ў тых сельсаветах, якія размешчаны з боку Мінска. У мінулым годзе, напрыклад, сельвыканкамы атрымалі ад продажу надзелу больш за 500 млн рублёў. Зямлю набываюць уласнае карыстанне, як правіла, сталічныя жыхары. Павышаным попытам карыстаюцца тыя участкі, якія месціцца непадалёку ад вадаёмаў, рэчак, лесу. А вось у Варашчанскім сельсавеце, што знаходзіцца ў напрамку Баранавічаў, такога наплыву пакупнікоў няма, хоць зямля тут больш урадлівая, а побач праходзяць аўтамагістралі і чыгуначная траса. Участкі, якія знаходзяцца на ўскрайку населеных пунктаў, у рэгіёне імкунца ўцягнуць у севазарот сельгаспрадпрыемстваў. Ну а што «заціснуты» паміж суседскіх пабудов, прадаюць насельніцтва. (Усю інфармацыю па гэтым пытанні, дарэчы, можна знайсці на сайце райвыканкама.)

Шмат галаўнога болю, як прызнаўся Аркадзь Казякоўскі, дадаюць жылыя пабудовы, якімі ніхто не карыстаецца. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 100 «Аб мерах па ўдасканаленні ўліку і скарачэнні колькасці пустуючых і старых будынкаў у сельскай мясцовасці» прадугледжвае ў гэтым кірунку. Але праблемы ўсё роўна застаюцца.

— Створана камісія, якая праводзіць агляд жылых дамоў і ў выпадку выяўлення будынкаў, якія не выкарыстоўваюцца больш за тры гады, складае на кожны з іх акт і ўключае ў рэгістр, — канстатуе Аркадзь

насьць сельсавета. На пачатку 2000-х я працаваў старшынёй сельскага Савета, на тэрыторыі якога было 7 пустуючых дамоў, спадчынікі ігнаравалі ўсе нашы допускі і папярэджанні. Калі будыныкі ўключылі ў рэгістр, уласнікі захваліліся, завярнуліся. Гэта, на мой погляд, адзін з дзейных стымулаў па навадзенні парадку ў населеных пунктах. Бывае, што і дарогі ў вёсцы выдатныя, і вуліцы добраўпарадкаваныя, але два-тры пустыя дамы псуецца агульны выгляд. Таму наводзіць парадок даводзіцца работнікам сельвыканкамаў, дэпутатам, старостам і суседзям.

— Калі спадчынікі не знайшліся, дыктуючы, прыгодны для пражывання дом па рашэнні суда пераходзіць сельвыканкаму... Але знаходзіцца ён у глыбінцы, у перспектыўнай вёсцы, куды і дабрацца праблематычна, збыць яго праз аукцыён праблематычна. Што рабіць — пусціць пад бульдозер, руйнаваць? — цікавіцца ў суразмоўцы.

— Сапраўды, такая праблема існуе. Напрыклад, у Літвінскім сельсавеце 26 вёсак, дзе налічваецца па 5—7 домаўладанняў. Бясспрэчна, не ў кожным з гэтых населеных пунктаў знойдуцца дамы для пражывання ці выкарыстання пад лецішча. А для таго каб іх знесці, з улікам гаспадарчых і падсобных пабудов, садоў, патрэбны значныя бюджэтыныя сродкі. Атрымліваецца эканамічна стратна. Таму тут таксама ёсць свае нюансы. Тым не менш перад намі пастаўлена задача, і мы яе вырашаем усімі даступнымі ў рамках закона сродкамі, — пачула ў адказ.

Сёлета ў раёне, зрэшты, як і ў цэлым па краіне, скарачаецца пагадоўе жывёлы ў прыватных гаспадарках. Напрыклад, спрасіць работу ў гэтым кірунку. Але праблемы ўсё роўна застаюцца.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПРА ГРОШЫ — КАМПЕТЭНТА

БЮДЖЭТ — ГЭТА НЕ ФОНД МІЛАСЭРНАСЦІ

«Сёння мясцовыя бюджэты маюць значныя рэсурсы. Галоўная задача — накіраваць іх у патрэбнае рэчышча», — сказала ў інтэрв'ю «МС» начальнік упраўлення мясцовых бюджэтаў галоўнага ўпраўлення бюджэтнай палітыкі Міністэрства фінансаў Таццяна АСТРЭЙКА.

— Таццяна Анатольеўна, якім быў мінулы год для мясцовых бюджэтаў?

— Год быў адназначна паспяховым. У параўнанні з рэспубліканскім бюджэтам, які меў праблемы з напаўненнем, мясцовыя бюджэты дадаткова атрымалі больш за 11 трыльёнаў рублёў. Гэта азначае, што яны мелі магчымасць рэалізаваць не толькі тое, што запланавалі напачатку, але і дадатковыя патрэбы. Трэба сказаць, што вялікая частка гэтых даходаў спатрабілася для рэалізацыі мер сацыяльнай падтрымкі нашых грамадзян — для павышэння заробатнай платы ў бюджэтных сектары, для субсідзіравання ЖКГ і транспарту... Таму з 11 трыльёнаў рублёў амаль палова была накіравана на кампенсацыю павелічэння гэтых расходаў. Аднак значная частка дадатковых даходаў паспрыяла інвестыцыйнаму развіццю рэгіёнаў.

— За кошт якіх даходных крыніц паўняліся мясцовыя бюджэты?

— У першую чаргу за кошт падатку на прыбытак, падаходнага падатку і падатку на ўласнасць (зямельнага і на нерухомасць).

— Але гэтыя крыніцы існавалі і раней... Чаму ж менавіта ў 2012-м адбылося такое відавочнае павелічэнне даходаў мясцовых бюджэтаў?

— Справа ў тым, што з 2011 года ў нас змяніўся падыход да размеркавання падатку на прыбытак паміж рэспубліканскім бюджэтам і суккупнасцю мясцовых бюджэтаў. Раней ён дзяліўся паміж першым і другім на прынцыпе 50х50. Інакш кажучы, палова гэтага падатку заставалася на рэспубліканскім узроўні, а палова — у мясцовых бюджэтах. Але ў 2011 годзе гэты падыход быў перагледжаны. Дакладней, ён застаўся ранейшым (50х50) толькі ў дачыненні да размеркавання падатку на прыбытак рэспубліканскіх прадпрыемстваў (з доляй дзяржаўнай уласнасці 50% і больш). А вось падатак на прыбытак камунальных і недзяржаўных прадпрыемстваў з 2011 года цалкам з'явіўся ў мясцовых бюджэтах. Менавіта дзякуючы такому падыходу мясцовыя бюджэты атрымалі значныя дадатковыя даходы і, як вынік, сталі больш самастойнымі. Па ўзроўні дэцэнтралізацыі бюджэту Беларусь займае сёння 3-е месца сярод краін былога Саюза і ўсход-

няй Еўропы — пасля Казахстана і Расіі. Інакш кажучы, наша краіна не толькі «дэлегуе» мясцовым уладам усё больш расходных паўнамоцтваў, але і забяспечвае іх адпаведнымі рэсурсамі. З аднаго боку, умяцоўваецца ўласная даходная база рэгіёнаў, з іншага — не скарачаецца аб'ём трансфернай падтрымкі з рэспубліканскага бюджэту. Скажам, сёлета аб'ём дзяржаўных датацый у нас вырас у рэальным выглядзе на 10,8% у параўнанні з мінулым годам.

— А як умяцоўваецца непасрэдна пярвічны ўзровень бюджэтнай «гераічнай» левіцы — бюджэты сельсаветаў?

— З 2011 года на пярвічны ўзровень адрэаляцыя адлічэнні падаходнага падатку з фізічных асоб. Гэта вельмі важны момант. Сёння пераважная большасць бюджэтаў пярвічнага ўзроўню фарміруюцца за кошт уласных даходных крыніц. Калі ўзгадаем «дарэфармны» 2010 год, то ўбачым адваротную сітуацыю. Колькасць бездадатковых (цалкам самадастатковых) бюджэтаў складала сёлета 288, а ў 2010 годзе іх было толькі 33. Колькасць высокадатацыйных бюджэтаў скарацілася ў разы: іх засталася сёння 146 супраць амаль што 1000 у 2010 годзе. І вельмі значна вырасла «прастойка» бюджэтаў з умераным (менш за 50%) узроўнем датацыйнасці: іх стала 910 супраць 389. Інакш кажучы, тры чвэрці ўсіх пяр-

вічных бюджэтаў сёння адносяцца да так званай «сярэдняй» катэгорыі, і гэта добра. Хаця зніжэнне датацыйнасці — не асноўная мэта. З аднаго боку, безумоўна, датацыя гарантуе, што вы атрымаеце пэўны аб'ём сродкаў, неабходных для выканання сваіх функцый. З іншага боку, нічога датацыя, якая пераважае ў бюджэце, не сфарміруе дбайнага гаспадара. Чым больш у бюджэце — любога ўзроўню! — уласных даходаў, тым менш вы залежце ад волі вышэйшай улады і тым больш магчымасцю з'яўляцца ў мясцовай уладзе для ўпарадкавання сваёй тэрыторыі.

— Ці ёсць у фінансiстаў прээнзіі да расходвання бюджэтных сродкаў мясцовымі уладамі?

— Так, ёсць, таму што перша-чарговыя траты на месцах былі не тымі, якімі павінны быць. Мясцовыя ўлады імкнуліся накіроўваць дадатковыя бюджэтыныя сродкі ў першую чаргу ў капітальнае русла замест забяспячэння бягучага функцыянавання сацыяльнага сектара — гэта і стала падставой для прэтэнзій да іх з нашага боку. Адаць перавагу капітальным тратам — гэта права рэгіёнаў, але ж тады не трэба прад'яўляць патрабаванні да рэспубліканскага бюджэту. А яны прад'яўлялі. Вельмі красамоўным стаў у гэтым

...ГЭТА НЕ ФОНД МІЛАСЭРНАСЦІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Удкладніце, пра якія прыярытэты ідзе размова.

— У першую чаргу бюджэт павінен забяспечваць гарантываны пакет сацыяльных паслуг насельніцтву (у частцы адукацыі, аховы здароўя і г.д.), і толькі потым — усё астатняе. У адпаведнасці з новымі нормамаі, мясцовыя ўлады на працягу года не маюць права памяншаць аб'ём першапачатковых сацыяльных расходаў (на аплату працы работнікаў бюджэтнага сектара, набыццё медыкаментаў і прадуктаў харчавання, аплату камунальных паслуг, выплату трансфертаў насельніцтву, субсідзіраванне паслуг мясцовай ЖКГ і транспарту, абслугоўванне даўгоў рэгіёна), разлічаных пры фарміраванні датацый. Калі гэтыя аб'ёмы па ініцыятыве мясцовых улад усё ж зменшацца, мы маем права на рэспубліканскім узроўні зарэзерваваць заплававаны для рэгіёна датацыю — на той выпадак, калі ў будучым дэядзятца, напрыклад, павышаць зарплату пэўным слаям насельніцтва. Інакш кажучы, заплававаны датацыі ніхто ў мясцовых улад не забірае. Але мы абмяжоўваем іх выкарыстанне ў пачатку года, ствараем «падушку бяспекі» для саміх рэгіёнаў.

— Якія яшчэ новаўвядзенні закрануць сёлетнія мясцовыя бюджэты?
— З'явіўся шэраг новых кірункаў у іх расходах. Раней, напрыклад, існавала праблема з добраўпарадкаваннем могілак, якія знаходзіліся за межамі населенага пункта. Цяпер у Бюджэтных кодэкс унесена карэкціроўка: у адпаведнасці з ёю, мясцовыя ўлады атрымалі расходныя паўнамоцтвы на ўтрыманне такіх аб'ектаў у належным стане.

Наведзены парадак, я лічу, і з утрыманнем аб'ектаў гістарычна-культурнай спадчыны: прадугледжана магчымасць сумеснага фінансавання — з рэспубліканскага і мясцовага бюджэтаў — капітальных расходаў па найбольш значных гістарычна-культурных аб'ектах.

Законам прадугледжана таксама стварэнне — за кошт бюджэту базавога ўзроўню — інжынернай і транспартнай інфраструктуры для абслугоўвання аб'ектаў нерухомасці, якія будуюцца камерцыйнымі арганізацыямі на тэрыторыі малых і сярэдніх гарадоў і ў сельскай мясцовасці.

Увогуле, мы выходзім з таго, што бюджэт — гэта не фонд міласэрнасці. Важна, каб кожны патрачаны бюджэтным рублём ствараў прыток прыватных інвестыцый у значна большым аб'ёме. Ні ў якім выпадку нельга параджаць утрыманства. Мы павінны дапамагаць або сацыяльна арыентаваным праектам, або інвестыцыйна прывагальным.

— На якія крыніцы даходаў вы параілі б «рабіць стаўку»: мясцовым бюджэтам?

— Гэта, безумоўна, падатак на прыбытак і падатак на падатак. Гэта, так бы мовіць, класіка, якая мае на ўвазе стварэнне новых працоўных месцаў, высокаэфектыўных экспертаарыентаваных прадпрыемстваў. Апошняя прыносіць прыбытак, і, адпаведна, падатак на гэты прыбытак атрымавае мясцовы бюджэт.

Ёсць і больш дробныя, але не менш важныя крыніцы. Напрыклад, даходы ад продажу зямельных участкаў, ад здачы маёмасці ў арэнду, а таксама ад размяшчэння вонкавай рэкламы ў сельскай мясцовасці. Нягледзячы на тое, што сумы па апошняй крыніцы даходаў «набгаюць» невялікія, важна адлучыць саму магчымасць, дадзенай заканадаўствам, і выкарыстаць яе «на поўную катушку». Стаўкі за размяшчэнне рэкламы ў сельскай мясцовасці ніжэй, чым у гарадах, і многія сельскія ўлады гэтым ужо ска-

рысталіся, устанавіўшы рэкламныя стэнды на сваёй тэрыторыі, недалёка ад дарог. У 2012-м мясцовыя бюджэты зарабілі на гэтым 134 мільёны рублёў.

Што яшчэ? Безумоўна, збор за аказанне паслуг у сферы аграэкатурызму. Напрыклад, у Слабодкаўскай сельскай бюджэт Браслаўскага раёна даступіла ў адпаведнасці з гэтым даходным артыкулам 4 мільёны рублёў — там 40 прадрымальных аказваюць адпаведныя паслугі. Такага паказчыка няма больш ні ў адным сельсавеце, яны тут абсалютныя лідары, а гэтага няпроста дасягнуць.

— Тацыяна Анатольеўна, вы закранулі тэма даходных артыкул, які продаж зямельных участкаў. Удкладніце, калі ласка, пазіцыю міністэрства ў дачыненні да расходавання сродкаў, атрыманых уладамі пярвічнага ўзроўню ад правядзення аўкцыёнаў па продажы зямлі.

— У адпаведнасці з логікай Указа № 667 «Аб адабранні і прадстаўленні зямельных участкаў», сродкі, атрыманыя ад продажу зямлі на аўкцыёне, замацаваны за пярвічнымі бюджэтамі. Але ўказам прадугледжана, што яны могуць выдаткоўвацца толькі на стварэнне аб'ектаў інфраструктуры. У сваю чаргу, на пярвічным узроўні нельга прафесійна і кампетэнтна праектаваць падрыхтоўку неабходнай для капітальнага будаўніцтва праектна-каштаровай дакументацыі, немагчыма комплексна ўздзейнічаць на стварэнне неабходнай інфраструктуры. Таму «выісцем» стала сітуацыя, калі атрыманыя ад аўкцыёнаў сродкі ўвесь час «курсіравалі», перацякаючы з пярвічных бюджэтаў у базавыя ў адпаведнасці са сваім мэтам прызначэннем, ці назапашваліся. Зразумела, гэта выклікала і выклікае незадавальненне на пярвічным узроўні ўлады. І іх можна зразумець...

Сёння мы, праводзячы бюджэтную палітыку, імкнёмся да таго, каб максімальна адсыць ад «прывязак» расходаў да даходаў. Мясцовыя ўлады пярвічнага ўзроўню сама павінны вырашаць, на што патраціць заробленыя грошы — без усялякіх «прывязак». Неабходнасць «пералівання» сродкаў з аднаго ўзроўню бюджэту ў другі азначае, што ў заканадаўстве ёсць відавочная нестыкоўка, якая патрабуе выпраўлення.

— Мы з вамі сёння размаўляем пра паўнаўладны бюджэт пярвічнага ўзроўню... Але ўсіх хвалюе пытанне: ці дадоўга ўвогуле захавацца гэты ўзровень — як бюджэтаў, так і ўлады?

— Усё залежыць ад прыняцця адпаведнага закона аб змяненні вертыкалі заканадаўчай ўлады, узбуйнення адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і, як следства, узбуйнення бюджэтных сістэмы. Няма Саветаў — няма бюджэтаў. Самае галоўнае — пры любым раскладзе захаваць даступнасць ўлады, яе зацкаўленасць у зносінах з насельніцтвам, у развіцці тэрыторыі.

— Увогуле, якім аб'явае быць гэты фінансавы год? Як павінны «дыхаць» мясцовыя бюджэты?

— Яны павінны «дыхаць» правільна — з пункту гледжання, па-першае, прыярытэты фінансавання, па-другое, спягання ўсіх даўгоў у любых формах, па-трэцяе, выканання ўласных даўгавых абавязачнасцяў. Тры гэтыя складнікі і будуць садзейнічаць гарманічнаму выкананню мясцовых бюджэтаў. Сёння ў руках мясцовых улад значныя рэсурсы, а гэта вялікая адказнасць. Галоўная задача — найбольш эфектыўна выкарыстаць свой рэсурсны патэнцыял у інтарэсах мясцовага насельніцтва.

Наталія КАРПЕНКА.

Кароўчынскі сельскі Савет Дрыбінскага раёна стаў пераможцам спаборніцтва сярод органаў мясцовага самакіравання ў Магілёўскай вобласці паводле вынікаў мінулага года.

Вялікі пераходны сцяг, які атрымліваюць лепшыя сельскія Саветы рэгіёна, стаіць цяпер у кабінце Уладзіміра Даніленкі. На грашовую прэмію ў 500 базавых велічынь ужо вырашылі набыць касілку, каб улётку прыводзіць у парад тэрыторыю.

— Гэта заўсёды праблемае пытанне — касіць траву: трэба звяртацца з просьбаў у арганізацыі па тэхніку альбо самім рабіць гэта ўручную, — ужо ў думках пра цёплы сезон разважае старшыня сельскага Савета. — Мы таксама плануем усталяваць альтанкі. Людзі ў нас актыўныя, і яны толькі даведаліся пра нашу першае месца, сталі вылучаць свае ініцыятывы па добраўпарадкаванні.

Па адукацыі аграном, Уладзімір Леанідавіч узначалівае Кароўчынскі сельсавет дзясятка гадоў, мае вопыт і ведае амаль што кожнага жыхара аграгарадка і навакольных вёсак у твар і пайменна.

— Мы імкнёмся так працаваць, каб людзям жылося лепш, — бадзёра паведамае старшыня. — І перамога ў абласным спаборніцтве — не мая заслуга. У нас людзі неабыхавыя. Нават у школе працуюе валанцёрскі атрад для дапамогі ветэранам і адзіночкім састарэлым людзям.

Увогуле на тэрыторыі сельсавета жывуць амаль 1100 чалавек. На палове падворкаў трымаюць падсобную гаспадарку — свіней і кароў, але з кожным годам іх становіцца ўсё менш. Падтрымаць добрых гаспадароў — адзін з кірункаў працы сельскага Савета.

Увогуле ў Дрыбінскім раёне жыве шмат перасяленцаў з чарнобыльскага раёнаў, і працэс прывяржэння на новым месцы быў, натуральна, хваравітым. Але мінуў час, усё супакоілася, і «змяшаліся», і няма тут больш падзелу на «сваіх» і «чужых», усё яны — дрыбінскія людзі.

— Жыхары звяртаюцца да нас па любых пытаннях. У халодны сезон найбольш забяспячэннем палова заклапочаны, рамонтам электрапрыхадзі і печак. — расказвае пра штодзённую сельсавецкую працу



Кіраўнік лепшага ў вобласці сельсавета — Уладзімір ДАНИЛЕНКА з мясцовай жыхаркай Надзеяй АХСЁНАЎНАЙ МАРОЗАВАЙ.

Уладзімір Даніленка. — Асабліва ўвага пенсіянерам, якіх у нас чвэрць ад усіх жыхароў. Пратакол пра пажарную бяспеку напісалі, а выконваць трэба бабулям і дзядулям. Просім дапамагчы дзядзю і сваякоў, а адзіночкі дапамагем самі, бо гэта неабходна рабіць. Чым больш старэе насельніцтва, тым больш клопату яно патрабуе.

Дровамі людзей забяспячаюць лясніцтва і прадпрыемствы. Заўсёды актуальнае пытанне — апрацоўка зямельных участкаў: нават калі нехта адмаўляецца ад жывёлы, то градкі на агародзе засяваюць усё. Узараць зямлю, даставіць угнаенні — паслугі платныя. Ідзе закуп малака і жывёлы ў насельніцтва, і паводле праграмы, ім даюцца льготы на кармы і іх дастаўку.

Увесну на парадку дня будзе прыбіранне могілак. На тэрыторыі сельсавета іх дзясць, і ўсе патрабуюць пастаяннага догляду: замена агароджы, вываз смецця, спілоўванне дрэў і г.д.

Ёсць тут і адметныя рэчы для ўпрыгажэння тэрыторыі — сельскія скульптуры, альтанкі, месцы адпачынку пры дарозе. Сам Даніленка заўсёды ездзіць па Беларусі з фотаапаратам у пошуках добрых творчых ідэй і робіць здымкі — для пераймання. Увасобіць іх у мясцовае жыццё старшыня дапамагаюць актывісты.

Інфармацыйная праца ў сельсавеце наладжана: кожны першы аўторак месяца ў Кароўчынскім сельсавеце прадстаўнікі розных раённых службаў аб'язджаюць дамы сацыяльных паслуг, і ў працэсе такіх сустрэч можна не толькі атрымаць кансультацыю, але нават трымаць лекі набыць.

— Людзі не столькі вылучаюць нейкія праблемы, колькі хочучы пагутарыць, — каментуе Уладзімір Леанідавіч. — Ім вельмі патрэбны зносіны. Ды і прыёмна ведаць, што пра цёбе не забыліся. Я лічу, што ў гэтым і ёсць станоўчая роля Саветаў — не пакінуць без увагі ніводнага чалавека.

Вёска Шацкі аддаленая ад цэнтра. На вуліцы пуста — у халоднае надвор'е жыхары сядзяць у цёплых тахах. У Надзеі Ахсёнаўны Марозавай — чысты і ўтульны дом: нягучна «лапоча» радыё, на сценах — вышываныя беларускія ручнікі ў влікіх рамках — аздобленыя ружамі старыя чорна-белыя фотаздымкі, на вялікіх падушках — каларыяны набыўныя накідкі.

Бабуля, нягледзячы на паважаны ўзрост і адзінокае жыццё, адчувае сябе добра. Яна асабіста ведае старшыню Савета, бо калісьці працавала з ім побач. Яго цяперашняму прыезду вельмі рада.

— Калі кажу, што мне патрэбны дровы, яны ў мяне ўжо праз два дні будуць, — хваліцца Уладзімір Даніленка. — А яшчэ падабаецца, калі да нас прыедзюць разам медыцына, пажарныя і культура. Яны тут пабудуць, з канцэрта выступляць, а нам, старым, прыемна. Што б я рабіла без сельскага Савета? Мы без яго і не людзі зусім.

Звесткі пра магчымую ў будучым рэарганізацыю сельсаветаў на месцах успрымаюць стрымана. Тут аптымізацыя не падаецца адназначна добрай ідэяй. — Не, мы ніякай працы не баімся, — кажа Уладзімір Даніленка. — Але ці будзе гэта аптымізацыя лепш для людзей? Вось пра гэта трэба меркаваць. Старым патрэбна ўсё больш увагі. Каб атрымаць неабходную паперу, не ўсе могуць паехаць у раён.

Увогуле за апошнія дзясць гадоў Кароўчынскі сельсавет атрымаў амаль два дзясяткі дыпламаў і граматаў. «Нас заўважылі, таму будзем працаваць яшчэ лепш», — кажуць тут.

Адной з актуальных праблем у сельсавеце лічаць знос старых безгаспадарных пабудов, якія шмат гадоў пустуюць. Участкі зарастаюць пустазеллем, ды і дробны драпежнікі разводзяцца, небяспечныя для іншай хатняй твары і жывёлы. Цяпер у Кароўчыне хочучы ўкраніць круглянікі метада па зносе пустых дамоў і вяртанні зямельных участкаў у севазварот. Уладзімір Даніленка ездзіць у Круглу, раённы цэнтр ў Магілёўскай вобласці, пераймае вопыт: каб на зямлі, дзе быў дом і стары сад, зноў можна было араць, сеяць і, урэшце, атрымаць прыбытак ад земляробства. Працы наперадзе шмат.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара.

Дрыбінскі раён.

«СВІНЯЧАЕ» ПЫТАННЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Дырэктар Брэсцкага цэнтральнага рынку Аляксандр Івашкевіч адзначаў, што кантроль за якасцю мяса вядзецца даволі жорстка. На рынку працуюць лабараторыя гарветстанцыі. І, дарэчы, мяса дапускаецца да агляду толькі з даведкай ветурача гаспадаркі, дзе быў выгаваны кабачык...

У аўторак у абедзённы час на Брэсцкім цэнтральным рынку мне ўдалося налічыць толькі тры месцы, на якіх прапаноўвалі ялавічыню альбо цяляціну. Усе рады запоўнены сві-

най. Прыгожая статная гандлярка голасна заклікала: «Выбірайце, дзядушкі, кавалкі! Свінінка дамашыня, выбар вялікі! Невядома, што будзе з пачатку мая».

Сапраўды, невядома. Але дакладна, што мяса не патанне і гандляроў больш не стане. Бо многія людзі, як і Аляксандра Андрэеўна з Кобрынскай вёскі, задумаюцца: ці варта траціць сілы і здароўе на дамашыню гаспадарку, калі ад яе цяжка атрымаць хоць які прыбытак? Спытайце ў любога вясцоўца, і ён раскажа, якая гэта нялёгая праца — догляд жывёлы. Выгадаваць кабачыка не лягчэй, чым

патрымаць сезон карову. Многія ж СВК пакуль не могуць пахваліцца і паловай сярэдняй зарплаты па краіне. Таму сельскім людзям, руплівым і адказным, падсобная гаспадарка дапамагае вучыць дзядзю, добраўпарадкаваць свае дамы, набываць унутраныя рэчы. Такі падыход як быццам вітаецца.

Кожны год — дастаткова вывучыць парадак дня сесій райсаветаў і аблсаветаў — дэпутаты разглядаюць праграмы па падтрымцы асабістых падсобных гаспадарак. Праграмы тыя яны самі і зацвярджалі раней. Але на сесіях даводзіцца канстата-

ваць, што ўстойліва памяншаецца пагадоўе кароў у асабістым карыстанні. Цяпер вось для гаспадара рэгламентуюцца нават параметры хлява. Трэба, каб дастаткова «квадратных метраў» было для каровы, каня, свіней, авечак, кураў, каб памяшканне добра праветрывалася, каб там не было мух. Яно б, вядома, нядарэчна, каб гэтыя правілы выконваць. Ды гэта ўсё ж больш падобна да ідэалу, да якога варта імкнуцца. А вось практычны крок па забароне забой на падворках ужо ў хуткім часе можа ускладніць вядзенне падсобнай гаспадаркі...



Старшыня сельскага Савета Надзея ПАПЯЛЮКОЎСКАЯ ў капліцы каля крыніцы.

У Лёзненскім раёне за грошы сельсавета добраўпарадкавалі крыніцу і пабудавалі капліцу. На Віцебшчыне гэта першая «сельсавецкая крыніца».

Крыніца каля рэчкі Чарніца ў аграгарадку Дабрамысль, паводле слоў мясцовых жыхароў, была заўсёды. Старажылы казалі, што побач на гары стаяла Пакроўская царква, але прыгожы храм разбурылі ў савецкія часы...

Некаторыя грамадзяне раз-пораз збіраліся каля крыніцы на вярчоркі, елі, бралі чарку, запівалі крынічнай вадою... Можна, і далей была б крыніца неагледжанай, ды Надзеі Папялюкоўскай, старшыні Дабрамысленскага сельскага Савета, надакучыла назіраць за такім бескультур'ем. Вырасла старшыня наведзець парадак на гэтым месцы, зрабіць каплічку з купальняй. Каб крыніца стала сапраўды святым месцам, каб вернікі маглі паклікацца іконе. Мясцовыя жыхары ахвотна дапамагалі ў расчысці месца, ва ўзвядзенні капліцы. А пра старшыню цяпер кажучы, што дастойную памяць аб сабе пакіне. Праўда,

ПРОСТА ЦУД КРЫНІЦА КАЛЯ ЧАРНІЦЫ

сама яна не любіць такіх «камплімантаў». Доўга адмаўлялася, калі ўгаворваў яе сфатаграфавання. Дарэчы, у аб'яве на дзвярах капліцы паведамляецца, што ключы ад яе знаходзяцца ў сельскім Савеце (Такое вы, напэўна, больш нідзе не прачытаеце.)

— Наша крыніца існавала тут здаўна. Памятаю, у пачатку 1970-х упершыню яе убачыла. Тады яшчэ недалёка мосцік быў цераз Чарніцу. Зараз, бачыце, моста ўжо няма. У абход ракі ўсе ходзяць. Гэта даўжэй на кіламетр, але дарога добрая, — расказвае Надзея Аляксееўна. — Капліца наша надзейная, хоць спецыяльны праект мы не распрацоўвалі. Як душа мне падказала, так і зрабілі. Упэўнена, што капліца будзе стаяць яшчэ шмат гадоў, а вада будзе крыніцай радасці для людзей... У купелі поўнае аднаўленне вады адбываецца на працягу 1,5 гадзіны. Прабы вады бралі — нармальна. Па хімічным складзе ніякіх прымесяў, толькі трохі павышаная колькасць нітрату, але для здароўя гэта бяспечна. Піць можна кожны дзень. Таму па ваду людзі і прыязджаюць, і прыходзяць. У дзень, калі асвятлялі крыніцу, людзі сюды нават з іншых рэгіёнаў прыехалі. І адкуль ім стала пра яе вядома?

Што цікава, узвядзенне капліцы фінансавалася з бюджэту сельсавета.

— Гэта нам каштавала 9,7 мільёна рублёў — з матэрыяламі і работай. Грошы на крыніцу яшчэ раней заплавалі патраціць: сродкі на яе добраўпарадкаванне загадзя былі закладзены ў бюджэт, — кажа старшыня. — Але грошы яшчэ патрэбны. Айцец Вячаслаў, які асвятляў крыніцу і ікону, заклікаў усіх дапамагчы зрабіць купал. Ён будзе залацісты, а швы драўляныя, пад будучы колер купелі — цёмна жоўты... Дзякуй усім добрым людзям за дапамогу. Нам дапамаглі меліяратары, якія падвозілі грунт, і пажарныя, якія не раз чысцілі крыніцу. Цяпер думаем, за якія сродкі тэрыторыю вакол капліцы добраўпарадкаваць — хочам тут месца для сямейнага адпачынку зрабіць.

Аляксандр ПУКШАНСКІ. Фота аўтара.

Лёзненскі раён.

НА САНКАХ ПА ВАЛОСАВІЧАХ, або Без клопатаў жыццё не цікавае

Шмат гадоў жыхар вёскі Валосавічы Чачэрскага раёна Уладзімір Канцавы з'яўляецца старстам. Доўгі час Уладзіміру Яўменевічу давялося працаваць галоўным аграномам мясцовага калгаса, а потым — нават яго старшынёю. Ведае ён тутэйшую зямлю, кожны лапак — колькі ён здольны даць ураджaju. А ўжо людзей свайх, з якімі з дзяцінства рос, і тым больш. Сельскаму Савету лёгка кантактаваць з Канцавым: ён ніколі не падвядзе, яму можна даручыць любую грамадскую справу. Адным словам, інакш, як сваім чалавекам яго не назавеш...



Сустрэча-рэпетыцыя з клубным валосавіцкім акампаніятарам Паўлам Камянюковым.



У зымовы час валосавіцкі старста часта карыстаецца санкамі.

— У старасты абавязкі нескладаныя, усё больш звязаныя з клопатамі пра надзеянне, пра парадак на вуліцы і каля падворкаў, — кажа Уладзімір Канцавы. — Пройдзеш па вёсцы ці праедзеш на кані — дык і з людзьмі пабачышыся, і даведзешся, у каго што на душы. Калі ў людзей якія праблемы, дык і з іншых вёсак могуць патэлефанаваць, папраціць парады. Мяне ж і тут, і ў іншых вёсках кожны ведае...

Атрымаўшы статус пенсіянера, былы аграном, не збіраўся сядзець каля тэлеэкрана. Па-першае, завёўшы на ўласным падворку з дзясціак коней, без клопатаў ужо ніяк не абсыдзіць. Ды і аднаважыць не дадуць сумаваць: даверылі пасадку мастацкага кіраўніка ў вясковым клубе.

— Дзеці з маленства павінны жыць не толькі радасцямі, але і клопатамі сваёй вёскі. Не бяцця цяжкасцяў, ведаць і любіць свае традыцыі. Наш абавязак — навучыць іх паважаць зямлю, на якой нарадзіліся і растуць, — кажа «нефармальны» валосавіцкі лідар.

І з яго поглядамі цяжка не пагадзіцца.

Анатоў КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Чачэрска раён.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Рэдакцыя газеты «Звязда»
Галоўны рэдактар: КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
Адказная за выпуск: КАРПЕНКА Н.У.

Грамадскі савет: **ГЕРАСИМОВІЧ С.М.**, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; **СЦЕПАНЕНКА А.М.**, адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савете Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;

АЦЯСАЎ А.А., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; **НАВУМЕНКА А.В.**, старшыня Нараўлянскага раённага Савета дэпутатаў; **СУШАНКА М.Л.**, старшыня Глушанскага пасяковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.
АДРАС РЕДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 44 12;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by
Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусы Дзюм друку»». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Тыраж 25.058. Нумар падпісаны ў 19.30 12 сакавіка 2013 года.

В суд Московского района г. Бреста поступило заявление о признании безвестно отсутствующими **Кошелева Анатолия Федоровича**. Просим граждан и юридических лиц, имеющих сведения о Кошелеве Анатолии Федоровиче, 16 октября 1954 года рождения, уроженца г. Вещице Шкловского района Ростовской области Российской Федерации, последнее известное место жительства и место регистрации: город Брест, улица Гарилова, дом 29, квартира 6Б, сообщить их суду Московского района г. Бреста по адресу: г. Брест, ул. Леваневского, 1, кабинет 31 в течение двух месяцев со дня публикации объявления.

Утерянный бланк строгой отчетности «Страховой полис добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу» серии БЛБ № 0087330, в количестве 1 штуки Представительства Белгосстраха по Минской области считать недействительным.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2012 года

ОАО "ЭРГОНОМИКА"
 Организация:
 Учетный номер плателщизка: 100066751
 Вид экономической деятельности: МОНТАЖ, НАЛАДКА, ТО СИСТЕМ ОПС
 Организационно-правовая форма: частная
 Единица измерения: миллионы рублей
 Адрес: г. Минск, Долгиновский проезд, 8-3

Активы	Код строки	На 1 января 2012 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	91	113
Нематериальные активы	120	1	1
ИТОГО по разделу I	190	92	113
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	37	26
В том числе:			
материалы	211	33	22
товары	214	4	4
Расходы будущих периодов	230	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1	
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	72	28
Денежные средства и их эквиваленты	270	143	50
ИТОГО по разделу II	290	254	105
ИТОГО БАЛАНС	300	346	218
Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 1 января 2012 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	68	68
Резервный капитал	440	4	4
Добавочный капитал	450	79	70
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	21	18
ИТОГО по разделу III	490	172	160
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	174	58
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	54	12
по налогам и сборам	633	52	17
по социальному страхованию и обеспечению	634	20	12
по оплате труда	635	48	17
ИТОГО по разделу V	690	174	58
БАЛАНС	700	346	218

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Лот №7 – капитальное строение с инв.№250/С-28833, здание магазина, общей площадью 113,3 м. кв. стоимостью 55 116 000 белорусских рублей.
 Лот №2 – Шкаф холодильный DM 107-S стоимостью 4 356 400 белорусских рублей.
 Лот №3 – Шкаф холодильный DM 107-S стоимостью 4 356 400 белорусских рублей.
 Лот №4 – Шкаф холодильный «Рапосдия» стоимостью 4 900 000 белорусских рублей.
 Лот №5 – Ларь витринный низкотемпературный ЛВН 500П стоимостью 2 832 000 белорусских рублей.
 Лот №6 – Ларь витринный низкотемпературный ЛВН 500П стоимостью 2 832 000 белорусских рублей.
 Лот №7 – Витрина холодильная ВСн-0,47-1,13-1-4х «DV» стоимостью 1 133 500 белорусских рублей.
 Лот №8 – Витрина холодильная ВСн-0,47-1,13-1-4х «DV» стоимостью 5 133 500 белорусских рублей.

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии претензий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670, не позднее 11.30 16.04.2013 г.
 Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота.
 В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
 Более подробную информацию можно получить на сайте ВХС <http://court.gov.by/online-help/executive/disposition/upcoming-auction/Vitebsk/>

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Лот № 1. Несущие металлоконструкции (фермы) 8,9 м*1,8 м, в количестве 18-ти штук, стоимостью 124 804 800 бел. рублей.
 Лот № 2. Топливозаправщик МАЗ 500 (цистерна), 1976 г.в. стоимостью 26 732 800 белорусских рублей.
 Лот №3. Автоприцеп ПЦ 6,7 (цистерна), 1983 г.в. стоимостью 10 872 000 белорусских рублей

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано:
 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии претензий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903002094 в 200 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Витебск, код 635, УНН 300007670, не позднее 11.30 09.04.2013 г.
 Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота.
 В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
 Более подробную информацию можно получить на сайте ВХС <http://court.gov.by/online-help/executive/disposition/upcoming-auction/Vitebsk/>

1. Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Старая фабрика» за 2012 год

Актив	Код стр.	Сумма	Пассив	Код стр.	Сумма
Основные средства	110	961	Уставный капитал	410	118
Вложения во внеоборотные активы	140	89	Резервный капитал	440	7
Доходные вложения в материальные активы	130	1			
Запасы	210	36	Добавочный капитал	450	935
Расходы будущих периодов	230	1			
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	128	Нераспределенная прибыль	460	44
Денежные средства	270	5	Краткосрочная кредиторская задолженность	630	117
Баланс	300	1221	Баланс	700	1221

2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Старая фабрика»

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	1812
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	1712
Валовая прибыль (010-020)	030	100
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	100
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1
Прочие расходы по текущей деятельности	080	83
Прибыль от текущей деятельности (060+070-080)	090	18
Прибыль до налогообложения	160	18
Налог на прибыль	170	18
Чистая прибыль (160-170)	210	-

3. Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности.
 5. Количество акционеров – всего 424, в том числе юридических лиц – 41, физических лиц 424.

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	миллионов рублей	-	0,014
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	-	0,11
Обеспеченность акций имуществом общества	тысяч рублей	9,3	9,3
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	штук	-	-

7. Информация о задолженности:

Наименование показателя	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Просроченная дебиторская задолженность	миллионов рублей	-	-
Просроченная кредиторская задолженность	миллионов рублей	-	-

9. Среднесписочная численность работающих (человек) 16.
 10. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): сдача внаем имущества.
 Баланс и отчет подтверждены аудитором Соколовым А.А. (Квалификационный аттестат аудитора № 0000073 от 01.10.2002 г. выдан Министерством финансов РБ. Свидетельство о государственной регистрации № 190384466, выдано Мингосполкомом 29.08.2002 г. УНП 190384466).
 Директор А.Л. Григорьев
 Главный бухгалтер Е.В. Хорошев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Пуховичского райпо (продавец) проводит открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества в составе:

Лот №1: в составе: весовая, инвентарный номер № 602/с-1839, общей площадью 97,7 кв.м; уборная, инвентарный номер № 602/с-1840, общей площадью 3,2 кв.м; здание гаража (в том числе стеллярная мастерская, контора) инвентарный номер № 602/с-1838, общей площадью 595 кв.м. Объекты расположены на земельном участке площадью 4,4381 га (предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьяна Горка, ул. Ленинская, 92. Начальная цена с НДС – 900 000 000 бел. руб.
Лот №2: здание магазина инвентарный номер № 602/с-45516, общей площадью 46,9 кв.м, расположенного на земельном участке площадью 0,0337 га (предоставленном в аренду) по адресу: Минская область, Пуховичский район, д. Лябючка, 23А. Начальная цена с НДС – 24 200 000 бел. руб.
Лот №3: заготовительный пункт инвентарный номер №602/с-43941, общей площадью 54,8 кв.м, расположенный на земельном участке площадью 0,0199 га (предоставленном в аренду) по адресу: Минская область, Пуховичский район, аг. Турин. Начальная цена с НДС – 16 500 000 бел. руб.
Лот №4: здание магазина № 602/с-45187, общей площадью 39,7 кв.м, расположенного на земельном участке площадью 0,0179 га (предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, Пуховичский район, д. Мижурье, ул. Центральная, 2А. Начальная цена с НДС – 16 500 000 бел. руб.
Лот №5: здание магазина № 602/с-43151, общей площадью 44,8 кв.м, расположенного на земельном участке площадью 0,0280 га (предоставленном в аренду) по адресу: Минская область, Пуховичский район, д. Тешково. Начальная цена с НДС – 7 700 000 бел. руб.
Лот №6: здание склада №602/с-43748, общей площадью 106,6 кв.м, расположенного на земельном участке площадью 0,0200 га (предоставленном в аренду) по адресу: Минская область, Пуховичский район, аг. Пухович, ул. Садовая, 5А. Начальная цена с НДС – 16 500 000 бел. руб.
Задаток 10% от начальной цены, перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на р/с: в евро (EUR) – 3012108260032; в долларах США (USD) – 3012108260029; в российских рублях (RUB) – 3012108260045; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
 Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
 Аукцион состоится 17.04.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16.04.2013 до 12.00 по указанному адресу.
 Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В Г. ПРУЖАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аукцион состоится 25 апреля 2013 года в 14.30 по адресу: г. Пружаны, ул. Г. Ширмы, 17, каб. 321 (малый зал)

№ лота	Адрес земельного участка	Площадь, га	Кадастровый номер	Начальная цена, руб.	Расходы по формированию земельного участка (в том числе государственной регистрации), руб	Сумма задатка	Целевое назначение (назначение в соответствии с одной классификацией)
№1	г. Пружаны, ул. Строительная, 41 (ограничения – охранный зона канализации, санитарно-защитная полоса водопровода)	0,1326	125650100001004522	20 000 000	4 427 008	2 000 000	Строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома (код 10902, земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
№2	г. Пружаны, ул. Каушановая, 32	0,1036	125650100001004115	18 170 600		2 000 000	Строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома (код 10902, земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)

Принимать участие в аукционе имеют право: граждане Республики Беларусь.
 Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участников.
 Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пружаны, ул. Г. Ширмы, 17, каб. 114 (земельно-техническая служба) с 8.00 до 17.00 по рабочим дням до 19 апреля включительно.
 Для участия в аукционе необходимо представить:
 1) заявление на участие в аукционе по установленной форме,
 2) документ, подтверждающий вносение сумм задатка на р/с 301225300008 в центре банковских услуг №122 филиала № 113 ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк», код 237, назначение платежа 04901, получатель платежа – райфинотдел, УНП 20141043, с отметкой банка.
 Кроме того, в комиссию представляются: гражданским – копии документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
 При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.
 Граждане желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов аукциона.
 Порядок осмотра на местность земельного участка: выезд по желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой документацией всем желающим.
 Условия инженерного развития инфраструктуры: в непосредственной близости имеются инженерные коммуникации.
 Победитель аукциона либо единствен-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

28 марта 2013 года проводит 3-ий повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности от 06 марта 2013 года на 5-ом открытом аукционе.

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (бел.руб.)	Сумма задатка (бел.руб.)
27	Мастерская МРТС с ЭСД-20-ВЛ230-Ч/400-М2 №1Р126221 1979 г. в составе: - ш. ЗИЛ-131 ш.343468 дв.880867 -ЭСД-20-ВЛ230-Ч/400-М2 №790403812 на пр.2-ПН-2 ш.105858 4 кат. 4277 км	г.п. Новокосово в/ч 25819	123 000 000	12 300 000
28	Мастерская МТО-В № 07 на ЗИЛ-131 ш. 536381 дв. 889692 1984 г. 3 кат. 1 375 км	г. Гомель в/ч 63604	116 000 000	11 600 000
29	Мастерская ПМ-2-70 №6/н 1973г. в составе: -МРМ №270 на ЗИЛ-131 ш.077201 дв.119707 1973 г. 4 кат. 17042 км -МРС-АР №Л863 на ЗИЛ-131 ш. 840011 дв. 330785 1989 г. 4 кат. 1893 км -ТА-5 №351029 на ш. ЗИЛ-131 ш. 156154 дв. 819621 1973 г. 4 кат. 18617 км -СБС-4-В3 №74591033 на пр.ТАПЗ(1-П-1,5) ш.6/н 1974 г. 4 кат. 18617 км -АДБ-3122У1 №194402 на пр.ТАПЗ(1-П-1,5) ш. 0306137 1973 г. 4 кат. 17042км	г.п. Новокосово в/ч 25819	80 000 000	8 000 000
30	Мастерская ПМ-2-70М №С35120 1985 г. 3 кт. в составе: -МРМ-М1 №280 на ш. ЗИЛ-131 ш. 616024 дв. 281852 1984 г. 3 кат. 3752 км -МРС-АР №85070 на ш. ЗИЛ-131 ш. 630512 дв. 350837 1985 г. 3 кат. 6839 км -ТА-5М №С35120 на ш.КамАЗ-4310 ш.007338 дв. 686017 с ЦСБ-4-В3-И-М1 №ИАИ23602317 1984 г. Экат. 9080 км -АДБ3120У1 №С35120 на пр.1-П-2,5 ш. 0446 1985 г. 3 кат. 15648 км	г. Гомель в/ч 63604	155 000 000	15 500 000
32	Гусеничный шасси МТ-Лбу ш. 108001020 дв. 6/н 1980 г. 4 кат. 3878 км	г. Дзержинск в/ч 74962	100 000 000	10 000 000
33	Гусеничный шасси МТ-Лбу ш. 107910035 дв. 600829 1979 г. 4 кат. 2005 км	г. Дзержинск в/ч 74962	100 000 000	10 000 000
34	Гусеничный шасси МТ-Лбу ш. 108003017 дв. 623667 1980 г. 4 кат. 2018 км	г. Дзержинск в/ч 74962	100 000 000	10 000 000
35	Гусеничный шасси МТ-Лбу ш. 108407060 дв. 877182 1984 г. 4 кат. 2902 км	г. Старые Дороги в/ч 48668	70 000 000	7 000 000
37	АТМЗ-5-4320 (автоматопливомазосаправщик) с/о 1287 на УрАЛ-4320 ш. 025314 дв. 585752 1984 г. 4 кат. 59 650 км 1089 м/ч	г.п. Михановичи в/ч 52188	50 000 000	5 000 000
39	АТМЗ-5-4320-1012 (автоматопливомазосаправщик) с/о3338 на УрАЛ-4320-1012 ш. 075103 дв. 074117 1987 г. 4 кат. 21935 км 4 м/ч	г.п. Калинковичи в/ч 55461/2	150 000 000	15 000 000
40	АТМЗ-5-4320 (автоматопливомазосаправщик) с/о 2732 на УрАЛ-4320 ш. 053135 дв. 871562 1986 г. 4 кат. 58437 км 361 м/ч	г.п. Михановичи в/ч 52188	50 000 000	5 000 000
41	АТМЗ-5-4320 (автоматопливомазосаправщик) с/о 1646 на УрАЛ-4320 ш. 031898 дв. 797252 1984 г. 4 кат. 9760 км 2257 м/ч	г.п. Михановичи в/ч 52188	70 000 000	7 000 000
44	Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 172395 дв. 771192 1991 г. Экат. 126000 км	г.Слоним в/ч 33933	45 000 000	4 500 000
46	Грузовой Урал-4320 ш. 113184 дв.370276 1988 г. 3 кат. 155370 км	г. Старые Дороги в/ч 48668	45 000 000	4 500 000
47	Грузовой Урал-4320-0710-01 ш. 087411 дв. 178246 1987 г. 3 кат. 131489 км	г. Старые Дороги в/ч 48668	45 000 000	4 500 000

Извещение о проведении аукциона № 3 от 06.03.13 г. опубликовано в газете «Звезда» № 9 от 17.01.13 г. Условия проведения аукциона изложены в газете «Звезда» № 22 от 05 февраля 2013 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

28 марта 2013 года проводит 3-ий повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности от 06 марта 2013 года на 5-ом открытом аукционе.

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (бел.руб.)	Сумма задатка (бел.руб.)
50	Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М № 38 1990 г. 4 кат. КР-1990 г. в составе: Кузнечный цех – крытый вагон №20420071, 1956 г. Инструментально-механический цех – крытый вагон №20115895, 1956 г. Механический цех №1 – крытый вагон №22869937, 1956 г. Механический цех №2 – крытый вагон №20862207, 1956 г. Электроплавильный цех – крытый вагон №20096661, 1956 г. Электро-ремонтный цех – крытый вагон №20608824, 1956 г. Слесарно-сварочный цех – крытый вагон №20574596, 1956 г. Агрегатно-ремонтный цех – крытый вагон №20200881, 1954 г. Авторемонтный цех – крытый вагон №20032963, 1958 г. Цех ремонта дизельных двигателей – крытый вагон №20748190, 1952 г.	г. Слуцк в/ч 18662	1 950 000 000	195 000 000
51	Мастерская передвижная на железнодорожном ходу МХ-М № 21, 1986 г. 4 кат. ДР-1990 г. в составе: Кузнечный цех – крытый вагон №20861730 Инструментально-механический цех – крытый вагон №20269114 – Механический цех №1 – крытый вагон №20268876 – Механический цех №2 – крытый вагон №20268777 – Электроплавильный цех – крытый вагон №20220885 – Электроремонтный цех – крытый вагон №20268884 – Слесарно-сварочный цех – крытый вагон №20339560 – Агрегатно-ремонтный цех – крытый вагон №2020147 – Авторемонтный цех – крытый вагон №20260030 – Цех ремонта дизельных двигателей – крытый вагон №20220877. Все вагоны – 1971 г.	г. Слуцк в/ч 18662	1 620 000 000	162 000 000
52	Тепловоз ЧМЗ-3 № 915 дв. К6С31ОДР №411009-4203 генератор ТД 802 №1583208 1970 г. 2 кат. пробог 21 год 6 мес.	п. Жодино в/ч 48848	1 700 000 000	170 000 000
53	Мост автодорожный (шифф ВАР) № 1 1981 г. 2 кат. наработка 0,5 года	п. Жодино в/ч 48848	1 430 000 000	143 000 000

Выпуск № 4 (305)

Здаровае харчаванне

Яблычны воцат: талію не зменшыць, а страўніку нашкодзіць

Здароваму харчаванню трэба вучыцца. Будзем рабіць гэта з дапамогай спецыяліста па харчаванні, доктара медыцынскіх навук ЭLEANОРЫ КАПІТОНАВАЙ.



чалавека ёсць непаладкі ў стравальнай сістэме, то ўжыванне яблычнага воцату можа прынесці больш шкоды, чым карысці. Таму для кантролю масы цела лепш спадзявацца на «цудадзейныя сродкі», а на ўмеранасць у ежы і фізічную актыўнасць.

Ці можна даваць напоі з цыкорыю дзецям?

Цыкорый — вельмі распаўсюджаная расліна, блакітныя суквецці якой мы сустракаем паўсюль — пры дарогах, на палях, лугах... Гэта расліна не валодае такімі якасцямі і шырока выкарыстоўваецца ў харчовых мэтах. Лісце выкарыстоўваюць для вітамінных салатаў. Высушаныя і падсмажаныя карані — як дабаўку да натуральнай кавы або для гатавання яе сурогатаў. Гаркаватым смакам цыкорый і сапраўды нагадвае каву, але пах больш падобны на напоі з падсмажаных збоўцаў. Паколькі цыкорый не змяшчае кафіеіну, напоі з цыкорыю пастяхова замяняе каву для людзей, схільных да павышэння артарыяльнага ціску. Менавіта па гэтай прычыне напоі з цыкорыю ў якасці сурогатаў кавы з дадаваннем малака можна выкарыстоўваць у харчаванні дзяцей, пачынаючы з 4-5 гадоў.

Дарослым варта ўжываць прадукты для дзіцячага харчавання?

Харчаванне для дзяцей прамысловы вытворчасці — гэта самы якасны прадукт, паколькі па санітарна-гігіенічных нормах для харчавання дзяцей выкарыстоўваюць толькі самую якасную харчовую сыравіну, а ў працэсе вытворчасці не дапускаецца выкарыстанне харчовых дабавак, фарбавальнікаў, узмацняльнікаў смаку, ГМА і інш. І ў гэтым сэнсе дзіцячае харчаванне перавышае па

Мінеральная вада можа прынесці ў арганізм лішак солі?

Мінеральная вада змяшчае ў сваім саставе растваральныя солі, мікрэлементаў і некаторыя бялкі, глічна актыўныя кампаненты. Раней мінеральную ваду можна было набыць толькі ў аптаках і толькі па прызначэнні ўрача. Сёння такая вада прадаецца ў крамах і выкарыстоўваецца абсалютна бескант-рольна.

Можна піць разведзены воцат яблычны воцат?

Звычайна такое пытанне задаюць людзі, якія прыпісваюць яблычнаму воцату цудадзейныя здольнасці спрыяць пахудзенню. Магу іх расчараваць: спецыфічнымі якасцямі, якія ўплывалі б на зніжэнне вагі, яблычны воцат не валодае. Ва ўсялякім выпадку, навуковыя даследаванні ў гэтым кірунку не праводзіліся, а значыць, навукова абгрунтаваных звестак аб уплыве яблычнага воцату на зніжэнне масы цела няма.

Сам па сабе якасны яблычны воцат — досыць карысная субстанцыя. У ім шмат арганічных кіслот, амінакіслот, калію, крэмнію, жалеза, медзі, іншых мікрэлементаў, ёсць вітаміны А, В₁, В₂, В₆, С, Е, ферменты. Яблычны воцат прысутнічае ва многіх народ-ных рэцэптах у спалучэнні з мёдам, рознымі экстрактамі, настойкамі. Разведзены воцат п'юць для зніжэння апетыту. Аднак калі ў

Дазвольце падзякаваць...

«У ТАКУЮ ПАЛІКЛІНІКУ ХОЧАЦА ІСЦІ»

Тое, што мне давялося ўбачыць у нашай раённай 30-й паліклініцы, у добрым сэнсе, пры-яло мяне ў шок. Па-першае, я з радасцю даведаўся, што ў паліклініцы нарэшце закончыўся капітальны рамонт. Цяпер тут неглыба адначыць утульнасць, чысціню і камфорт. Зніклі і чэргі каля рэгістратуры. Сёння талончык да ўрача можна заказаць і па інтэрнэце, не выходзячы з дома. Палепшылася якасць дыягностыкі і лячэння на сучасных апаратах у параўнанні з іх папярэдні-камі. Новае жыццё ў паліклініцы атрымала таксама аддзяленне медыцынскай рэабілітацыі. Па ўзроўні забеспячэння фізіятэра-пеўтычным абсталяваннем яно не саступае добрым санаторы-

ям. Паспяхова развіваюцца ў якасці галоўнага паліклінікі, яго намесніка па медыцынскай экс-пертызе і рэабілітацыі спадарыні Дударавай, загадчыцы тэрапеў-тычнага аддзялення Луцвіч, пра сваіх калег Мілейка, Шуляк, Пабоіневу, Дзямідзенка, Касяк, пра медсястра Наталію Ярмолік. Дзякуючы гэтым адданым сваёй справе работнікам сёння нашы паліклінікі і бальніцы паспяхо-ва працуюць, ратуюць людзей. Дзякуючы ім не зніклі ў сценах медыцынскіх устаноў таяка па-няцці, як спачуванне, увага да пацыентаў.

ла яна пра высокую прафесійную якасці галоўнага паліклінікі, яго намесніка па медыцынскай экс-пертызе і рэабілітацыі спадарыні Дударавай, загадчыцы тэрапеў-тычнага аддзялення Луцвіч, пра сваіх калег Мілейка, Шуляк, Пабоіневу, Дзямідзенка, Касяк, пра медсястра Наталію Ярмолік. Дзякуючы гэтым адданым сваёй справе работнікам сёння нашы паліклінікі і бальніцы паспяхо-ва працуюць, ратуюць людзей. Дзякуючы ім не зніклі ў сценах медыцынскіх устаноў таяка па-няцці, як спачуванне, увага да пацыентаў.

Констанцін РАМАНОЎСкі, г. Мінск

Актыўнае даўгалецце



Паводле слоў валеолага 23-й гарад-ской дзіцячай паліклінікі г. Мінска Але-ны ГАРНІЦКАЙ, БАДы атрымліваюць з расліннай, жывёльнай або мінеральнай сыравіны, а таксама хімічнымі спосаба-мі. Да іх ліку адносяцца і бактэрыяль-ныя прэпараты (зубіетыкі), якія рэгулю-юць мікрафлору страўнікава-кішчачна-га тракту. Біялагічна актыўныя дабаўкі да ежы не глыба ацяасмліваюць з харчовымі дабаўкамі — фарбавальнікамі, антыак-сідантамі, эмульгатарамі і іншымі рэчыв-амі, якія змяняюць арганалептычныя вартасці прадуктаў, але не валодаюць біялагічнай актыўнасцю.

Нутрыцэўтычныя сродкі ўяўляюць сабой незамежныя біялагічна актыўныя

Якая місія ў БАДы?

Біялагічна актыўныя дабаўкі да ежы, або food supplement, нутры-цэўтыкі, парафармацэўтыкі — кампаненты натуральных ці ідэнтыч-ных натуральных біялагічна актыўных рэчываў — могуць дадавацца непасрэдна ў склад харчовых прадуктаў для ўзбагачэння рацыёну харчавання, а могуць выкарыстоўвацца ў сродкі спадарожнай або дапаможнай тэрапіі пры розных захворваннях.

1. Для найбольш хуткага пагазнен-ня дэфіцыту амінакіслот, поліненасыч-аных тлустых кіслот, вітамінаў, мак-ра-мікрээлементару і г.д.
2. Для зніжэння каларыйнасці тра-дыцыйнага рацыёну. Для зніжэння апетыту і аказання мяккага паслаб-ляльнага дзеяння (гэта БАДы на аснове такіх лекавых раслін, як фенхель, ядывец, ровень, сена і інш.).
3. Для фізіялагічных патрэб хвора-га ў харчовых рэчывах. Так, уключэн-не ў дыету хворых на цукровы дыя-бет тапінамбуру — асноўнай крыніцы фруктозы — задавальвае патрэбы арганізма ў вугляводах без рызыкі развіцця гіперглікеміі.
4. Для павышэння ўстойлівасці ар-ганізма да ўздзеяння неспрыяльных фактараў навакольнага асяроддзя

Для чаго патрэбны БАДы?

1. Для найбольш хуткага пагазнен-ня дэфіцыту амінакіслот, поліненасыч-аных тлустых кіслот, вітамінаў, мак-ра-мікрээлементару і г.д.
2. Для зніжэння каларыйнасці тра-дыцыйнага рацыёну. Для зніжэння апетыту і аказання мяккага паслаб-ляльнага дзеяння (гэта БАДы на аснове такіх лекавых раслін, як фенхель, ядывец, ровень, сена і інш.).
3. Для фізіялагічных патрэб хвора-га ў харчовых рэчывах. Так, уключэн-не ў дыету хворых на цукровы дыя-бет тапінамбуру — асноўнай крыніцы фруктозы — задавальвае патрэбы арганізма ў вугляводах без рызыкі развіцця гіперглікеміі.
4. Для павышэння ўстойлівасці ар-ганізма да ўздзеяння неспрыяльных фактараў навакольнага асяроддзя



МАСЛЕНІЦА: святкуйце, але не пераядайце!

Твая стыхія

САКРЭТЫ ЗАПАМІНАННЯ «НА СЛЫХ»

Паспрабуйце высветліць, наколь-кі ўдала мы можам запомніць розныя словы «на слых». Для гэтага выдучы павінен пасля-доўна, з інтэрвалам у 5 секунд, зачытаць слухачам (гэта могуць зрабіць і бацькі дзецям) 15 слоў. Няхай гэта будзе такія словы:

1. Дыр'яжабль
2. Пампа
3. Малако
4. Аловак
5. Навальніца
6. Качка
7. Абруч
8. Млын
9. Папуля
10. Лісток
11. Крыло
12. Свісток
13. Нара
14. Вучылішча
15. Падзяка

Далей секунду праз 20 слухачы запісваюць на працягу хвіліны ў на-лежай папярэднюю спіс пачутыя словы. Затым выдучы зноў агучвае спіс для зверкі вынікаў. Для чысціні эксперыменту падлік трэба весці без падмагу, нічога не мяняць месцамі і не выпраўляць. Нельга залічваць са-бе словы, блізкія па сэнсе — толькі супадзенні. Такім чынам можна аб-ектыўна вылічыць каэфіцыент сваёй слыхавой памяці. Праз тыдзень, месяц і г.д. можна паўтарыць тэст. Зразумела, з іншымі словамі і, можа быць, нават са словамі іншых мов.

Каэфіцыент памяці вылічваецца па прастай формуле. Колькасць слоў, якія ўдалося запомніць, трэба падзя-ліць на колькасць прапанаваных для запамінання слоў (іх, нагадаю, 15). Чым бліжэй гэты паказчык да адзінкі, тым лепш. З дапамогай такога тэсту можна развіваць і ўдасканальваць сваю слыхавую памяць.

Аднак я прапанаваў ўлічваць і інфар-мацыю старажытных крыніц Тэбета, Манголіі і Кітая. Так, вядома, што на-слых лепш за ўсё інфармацыю ўспры-маюць сангвінікі, народжаныя пад знакам Павегра (20 студзеня — 19 лютага, 20 мая — 19 чэрвеня, 20 вер-асня — 19 кастрычніка). «Паветра-ныя» цудоўна засвойваюць любую па-ступені складанасці інфармацыю, у тым ліку добра запамінаюць на слых.

Разам з тым яны хутка забываюць нешта досыць істотнае, галоўнае, ад-даюць перавагу дробязям, асобным фактам, нават лагічна не звязаным паміж сабой. Такая мазгавая карціна свету дазваляе адмовіцца ад стора-чы трыпаў спрыяцца аб'ектаў і збера-чы нервовыя клеткі мозга ад лішніх перажыванняў і стрэсу. Сангвінікам варта штодня, пажадана напрыканцы працоўнага дня 10-15 хвілін аналіза-ваць падзеі бягучых сутак. Неабходна з асобных падзей пастарацка вывесці нешта агульнае, фундаментальнае. Гэ-та не проста, але такія штодзённыя на-маганні дазваляць убацьчы заканамер-насць таго, што адбываецца, і адмяне ад іх пэўныя перыямнасці. Усё ж такі на Усходзе лічаць, што самыя розныя траўматычныя, нервовыя, эмацыяналь-ныя здарэнні і перажыванні найчасцей здараюцца менавіта з «паветранымі» людзьмі. Бо яны нэўнаўжліва ставя-цца да навакольных падзей. Метад жа «вясчэрга аналізу» дапаможа таксама кантраляваць сваю памяць, запомніць важнае сярэд шэрагу дробязей.

Крыку горш за «паветранымі» на-слых запамінаюць халерыкі. Народжаны пад знакам Агно (20 сакавіка — 19 красавіка, 20 ліпеня — 19 жніўня, 20 лістапада — 19 снежня) валодаюць добрай памяццю, аднак чуюць і памя-танне ў асноўным тое, што мае дачы-ненне да іх асобы і да аб'екта іх увагі. Асобныя гукі, галасы яны засвойваюць неадкладна, аднак умеюць апрацаваць «сінгал», які наступіў, знайсці ў ім важ-ныя асаблівасці, на якія не звяртаюць належнай увагі «паветраныя». Бяда ў тым, што людзі знака Агно ўсё гукі спра-буюць параўнаць са сваімі асаблівымі якасцямі і асаблівасцямі — уласным тэмбрам галасу, манерай размовы сва-іх блізкіх і г.д. Гэта нярэдка прыводзіць да памылкаў, паколькі сігналы на слых здаюцца не надта істотнымі. Чалавека Агно без асаблівых якасцяў можна запігнаць заваць паскавым, хвалебнымі словамі, бравурнай музыкнай на іх ад-рас. Менавіта такія святочныя прамоў перахадзяць ім па чую сапраўдных галас вакол іх — ціхія саркастычныя намёкі, плёткі і надуманы падзэрні. Салодкія словы звычайна прыглуша-юць нягучную мелодыю ўласных розду-маў наконт свайго месца сярэд іншых. «Вогненным» варта ў вярзні час пры

слабым асвятленні і ў цішыні звярнуцца да сябе, сваёй памяці і аднавіць пра-жыты дзень па частках, праслухаць яго. Неабходна прыгадаць усё, з кім давялося размаўляць і сутыкацца на працягу дня. Прымушова аналіз паві-нен дапамагчы халерыку прыглыбуць гімн уласнаму славастоўіў і засвоіць гаму натуральных, не надуманых ме-лодыі свету.

Людзі знаку Зямлі (1 студзеня — 19 студзеня, 20 красавіка — 19 мая, 20 жніўня — 19 верасня, 20 снежня — 31 снежня), пачушы любячы гукі, звычайна адразу «прачынаюцца» і пачынаюць супастаўляць іх з вобразамі блізкіх людзей і падзей. Гэтыя людзі памятаюць у асноўным асобныя фраг-менты пачутага, але нават па іх здольны аднавіць агульную сімфонію сігналаў. Праўда, іх маламагутны бізнэсрэгас-нас не дазваляе працягла, па некалькі гадзін, аналізаваць гукі. Пачынаецца блытаніна, «зямныя» стамляюцца фі-зічна і эмацыянальна. Гэта прыводзіць да разбурэння строіннай паслядоўнасці пачутых гукавых камбінацый. Яны пачынаюць забываць мелодыі, словы, не могуць прыгадаць, адкуль і чаму тыя прыйшлі на памяць. «Зямным» трэба часцей запісваць пачутае.

Памяць знаку Вяды (20 лютага — 19 сакавіка, 20 чэрвеня — 19 ліпеня, 20 кастрычніка — 19 лістапада) — унікальная з'ява прыроды. Гэтыя людзі не валодаюць выдатным музы-кальным слыхам. Водныя хоць і маюць магутную бізнэсрэгасць, аднак не над-та здольныя пачуць самую тонкія гукі свету. Разам з тым іх глыбокі розум, схільны да аналітыкі і сінтэзы, дазваляе аднаўляць свет на слых. Дзавяляе пры гэтым дадавацца. Багатае ўмяненне дапамагае дадаць тое, што невадно-ма. «Водныя», можа быць, пачуць не-пачутае. Унутры іх адбываецца вялікі працэс апрацоўкі інфармацыі, у тым ліку ўсіх шумоў, сігналаў, мелодыі, размоў. Вечарам перад сном людзям Вяды трэба памачуцца, застацца сам-насам з сабой. Нельга перахаджаць ім асноўную пачутае, паколькі ў гэ-тым працэсе могуць нарадзіцца ціка-выя і каштоўныя ідэі.

Сяргей АНУПРЫЕНКА, доктар філасофскіх навук

Папіце на ноч мядовай вадзічкі

Не толькі мёд, але і пчаліны яд, матачнае малачко, пропаліс, пылок, пярга і воск спры-яюць падаўжэнню жыцця. Усе прадукты пчальства ўяўляюць сабой біялагічна актыўныя рэчывы, якія валодаюць каштоў-нымі лекавымі ўласцівасцямі. Пры правільным выкарыстанні можна нават падоўжыць станючы вынік лячэння шэрагу хва-роб. З прафілактычнай мэтай можна прымяняць вышэйна-званыя прадукты самастойна. Аднак калі ў лячэбных мэтах, то лепш параціцца з урачом.

Прадукты пчальства могуць выкарыстоўвацца для лячэння захворванняў сардэчна-сасу-дзістай сістэмы, страўнікава-кі-шчачнага тракту, захворванняў печані і жоўцевыдальных шляхоў, лёгачнай сістэмы, верхніх дышальных шляхоў, мочавы-дзальных і палавой сістэмы, у дзіцячым харчаванні і інш. Найчасцей для лячэння выка-рыстоўваюць менавіта мёд, пропаліс, пылок і апілак.

Мёд перш за ўсё ўжыва-ецца як умацавальны, танізу-ючы сродка, для аднаўлення сілы, паліпшэння апетыту, як мацагонны і паслабляльны сродка. Ён валодае супраць-мікробным дзеяннем, змян-шае рост мікраарганізмаў. Асабліва актыўны ў гэтым сэнсе мёд, якія збіраецца пчо-ламі з піхты, каштана і елкі.

Мёд аказвае моцнае станючы дзеянне на страве-ванне, нармалізуе дзейнасць страўніка. Прыняты ў цёп-лым раствору вады, задоўга да або пасля ўжывання ежы, ён змяняе сакрэцыю страў-нікавага соку, а ў халодным раствору вады і непасрэдна перад ежай — нармалізуе ма-торыку страўніка, стымулюе выдзяленне страўнікавага соку.

Мёд паскарае перыс-тальтыку, скарачэнне кішчэ-ніка, прызначаецца пры калі-тах і гастрытах. Пры гэтым у хворых змяняюцца праеы болю і пжакты.

Шырока выкарыстоўва-ецца пры захворваннях печані, жоўцевых шляхоў. Прызнача-юць мёд з тварога, разам з кашамі (агсынай, грэцкай, яч-най), фруктамі (лімонамі, яб-лыкамі, вінаградом), алеямі.

Мёд значна паліпшае агульны стан хворага пры ар-ганічных, функцыянальных і інфекцыйна-запаленчых за-хворваннях сардэчна-сасудзіс-тай сістэмы (мяжкардыт, рэўма-тызм, стэнакардыі і інш.).

Мёд з'яўляецца выдат-ным сродкам пры малароўці — павышае колькасць гема-глібуну крыві і тым самым па-взраўняе стомленасці, галава-кружэння, спрыяе павышэнню масы цела.

Мёд здольны заспакоіць і палепшыць сон. Штодзённае прымяненне мёду спрыяе ўма-цаванню нервовай сістэмы: адна сталовая лыжка, ужытая з цёплай вады або малаком перад сном, — цудоўны сро-дак у гэтым сэнсе.

Мёд для лячэння нырк-вых захворванняў эфектыўна спалучаць з лімонным сокам, рэздыкай, пладу з настоем з траў або пладу шыпышны.

Зразумела, што перад пры-мяненнем мёду з лячэбнай мэтай патрэбна кансультацыя ўрача, паколькі пры некаторых захворваннях (выражаным цукровым дыябеце) яго пры-значэнне супрацьпаказана. Нельга забывацца і на інды-відуальную непераноснасць мёду, алергічныя рэакцыі.

Гэта прадукт перапрацоў-кі пчоламі сямлістых рэчываў расліннага паходжання. Пчолы збіраюць іх з пупышка, мала-дога лісця, сцібла і кары бяро-зы, таполі, піхты, сасы, дуба. Пропаліс валодае моцнымі дэзынфікуючымі, бактэры-цыднымі вартасцямі. Хімічны састаў пропалісу досыць скла-даны і залежыць ад раслін, з якіх пчолы сабравалі рэчывы. У яго састаў уваходзяць: смолы і балзэамы — 55 працэнтаў,

воск — 30, эфірныя алеі — 10, кветкавы пылок — да 5. Усё гэта багата на розныя вітамі-ны, ферменты, мікрээлемен-ты, арганічныя кіслоты і іншыя карысныя рэчывы.

Пропаліс з паспехам выка-рыстоўваюць пры комплекс-ным лячэнні такіх захвор-ванняў, як язэвава хвароба страўніка, хранічны атыт, для зачышчэння ран, а таксама пры запаленчых захворван-нях дышальных сістэмы.

Ён можа прымяняцца ў ста-маталогіі, дэарматалогіі, хірур-гіі і іншых галінах медыцыны.

Кветкавы пылок Для пчол пылок — важная крыніца харчавання, якая змя-шчае бялкі, вітаміны, ферменты, мінеральныя солі, вугляводы, тлустыя кіслоты. Акрамя таго, пылок змяшчае і гармоны.

Лячэбныя вартасці пылку даюць станючы эффект пры цяжкіх інфекцыйных захвор-ваннях, пры розных відах малароўцы, захворваннях страўнікава-кішчачнага тракту, асабліва пры хваробе печані, жоўцевага пузыра, калітах, эн-тэракалітах і язэвах страўніка.

Пылок эфектыўны пры аднаўленні сіл пасля аперат-ўных умяшчанняў, у людзей сталага веку і аслабленых хранічнымі хваробамі.

Проціпаказаннем для вы-карыстання кветкавага пыл-ку служыць індывідуальна непераноснасць, якая можа праўляцца кашлем, насмар-кам, запаленнем вацей, кра-піўніцай і інш.

Апілак

Гэта сухое рэчыва пчаліна-га матачнага малачка, сакрэ-ту залоз рабочых пчол. Пры-мяняецца як біягенны стыму-лятар пры зніжэнні жыццёвага тонусу, нізкім артэрыяльным ціску, неўраўнаважаным расстрой-ствах, парушэнні лактацыі ў пасляродзавым перыядзе.

Апілак паказаны дзецям пры неданошаным тэрміне на-радзжэння і пры недастатковай вазе. Неданошаным і нованаро-джаным немаўлятам прызнача-юць па 2,5 мг, а дзецям пасля 1 года — па 5 г у выглядзе свачка 3 разы на дзень.

Дарослым прызначаецца па 1 таблетцы (0,01 г) 3 разы ў дзень пад язык на працягу 10-15 дзён.

Наогул апілак выпускаецца ў выглядзе таблетак, свачка, 3-працэнтнай мазі, якая пады-ходзіць для лячэння скураных захворванняў (свербу, нейра-дэргміту, себарэі).

Святлана БАРЫСЕНКА

Палова будпляцовак сталіцы — у антысанітарным стане

Амаль палова ацэнных будаўнічых аб'ектаў Мінска дапусціла парушэнні санітарных нормаў і правілаў, а дакладней, не ажыццяўляла паўсядзённае прыбіранне тэрыторыі, на якой вяліся адпаведныя да-басці. Калі пазалатаць 56% будаб'ектаў да-пусцілі такія парушэнні, то летась — 44%.

Паводле слоў урача-гігіеніста аддзя-лення гігіены працы Мінскага гарадскога

цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Уладзіміра КУТКОВІЧА, больш за ўсё парушэнняў зафіксавана ў Заводскім, Цэнтральным і Ленінскім раёнах. Удзельная вага абсле-даваных будаўнічых аб'ектаў «Мінскбуд» з неадпаведнай адзнакай санітарнага нагляду тэрыторыі будаўнічых пляцовак складала каля 15%, «Мінскрамбуд» — каля 18%, у будаўнічых арганізацыях недзяр-жаўнай формы ўласнасці — каля 17%. Сяр-род тэстаў часцей за ўсё парушэнні вы-яўляліся ў «Будтрэсце № 7» і «Будтрэсце № 4». Неаднаразова парушэнні на аб'ектах дапускалі такія прадпрыемствы, як «Бытбурамент», «Вакомп», «Будэкспла-нацыя», «Забудова-будкомплекс», «МОД-буд», «Амфар», «Дана Астра», «Белпр-сурсмаркет», «Белтрансбуд».

У рэгіёне

КОШТ БУДАЎНІЦТВА ЗАВЫШАНЫ? І НЯХАЙ САБЕ...

Кіроўцы ўжо прызваляліся да змены цэнікаў на бензін і салярку. Тлумачэнні чарговым падаражанню заўсёды ёсць. Аднак наколькі эфектыўна расходуюцца сродкі, якія плацяцца за паліва спажыўцы? Камітэтам дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці ўстаноўлена значнае завышэнне кошту будаўніцтва аўтазаправачных станцый.

Аб'екты АЗС будаваліся па дагаворах падряду, якія заказчык, рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Беларуснафта» — Гроднабнафтпрадукт» заключыў на выніках тэргоў. Але яны пра-водзіліся? У шэрагу выпадкаў нават пры... адсутнасці ў заказчыка зацверджанай праектна-каштаровай дакументацыі. 30-дзённым тэрмін паміж датамі размяшчэння інфармацыі на сайце «Тэндары» і правядзеннем тэргоў, што ўстаноўлена заканадаўствам, незаконна скарачаўся да 10 дзён. Тым самай абмяжоўваліся магчымасці добрасумленнай канкурэнцыі, у тэндарах удзельнічалі адзін-два прэзэданты. У той час як дагаворы падряду з пераможцам заключаліся не праз 20 дзён пасля тэргоў, які патрабуе закон, а толькі праз тры-чатыры месяцы. Прычым, пераможцам тэргоў па ўсіх аб'ектах, што будаваліся летась, з'яўлялася Ваўкавыскае адкрытае акцыянернае таварыства «БМТ №32».

Цана прапановы заказчыка і падрядчыка па асобных аб'ектах (дзве АЗС на 250 заправак у суткі ў Гродне) пры наяўнасці будаўнічага праекта вызначалася... прыблізна. Дагаворы падряду па такіх аб'ектах таксама заключаліся з вызначэннем дагаворнай цаны як не цвёрдай, а арыенціраванай. Што не дапушчальна, паколькі ціна прапановы — асноўны крытэрыі пры выбары пераможцы тэндара.

У конкурснай дакументацыі на правядзенне тэргоў па размяшчэнні заказа на будаўніцтва аб'ектаў, у прапанаваных заказчыкам праектах дагавора падряду першапачаткова ўключаліся ўмовы, нявыгадныя для заказчыка. Па сутнасці, падрядчык дыктаваў усе ўмовы заказчыку, які з'яўляецца дзяржаўным прадпрыемствам. Пры гэтым усё дзёнамі заказчыка зусім не былі накіраваны на эканомію, — адзначае начальнік упраўлення галін гаспадаркі і грашова-кредытнай сферы Камітэта дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці Аляксандр Жылко.

У прыватнасці, заказчыка зусім не абурала, што падрядчык бескантрольна, у два-тры разы завышае фактычны кошт матэрыялаў пры будаўніцтве аб'ектаў АЗС. Напрыклад, пад выгляддам імпартаў сыравіны выкарыстоўваюцца шчобені дамітавы аічынай вытворчасці, які ўтрыа таннейшы за ўкраінскі гранітны шчобен. У выніку пры фактычнай цане сумесі 98,1 тысячы рублёў за тону, што скла-лася ў маі мінулага года, заказчыку прад'яўлялася да аплаты сумесё коштам 179,4 тысячы рублёў за тону. Пры гэтым кошт гэтай сумесі аказаўся вышэйшым не толькі за айчыны гранітны шчобен, які прадугледжваўся праектам, але і імпартаўны.

Завышэнне падрядчыкам цэн на матэрыялы толькі па двух АЗС павысіла кошт будаўніцтва на 423,2 мільёна рублёў. Але заказчык разлічыўся ў поўным аб'ёме. Прымаўся да аплаты і завышаны падрядчыкам транспартныя траты. Увогуле завышэннем кошту будаўніцтва па трох аб'ектах дзяржаўнаму прадпрыемству прычы-нена шкода ў памеры каля 1,5 мільярда рублёў.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

АЎТАСТАЯНКА — РАСКОША?

У старажытным Полацку патрэба насельніцтва горада ў аўта-стаянках задаволена толькі на 10%. Тут дзейнічаюць усяго 15 аўтамабільных стаянак, якія ахоўваюцца. І гэты пры тым, што менавіта Полацк разам з Віцебскам — лідар па найбольшай колькасці ўгонаў аўтамабіляў. Дарчэ, дзіўна, але ў тым жа Віцебску нямаю месцаў на платных аўтастаянках. Ды ўладальнікі аўто не хочучы імі карыстацца.

— Так, на тэрыторыі Віцебска налічваецца 30 аўтастаянак, на большасці з якіх ёсць свабодныя месцы. Штогод колькасць уласных аўтамабіляў павялічваецца, а колькасць аўтастаянак і парковак у цэлым па вобласці не задавальняе попыт грамадзян, якія вымушаны пакідаць свае аўто ў дварах. Гэта спрыяе здзяйсненню крадзяжы з аўтатранспарту, а таксама яго ўгону, — расказвае нам у Упраўленні ўнутраных спраў.

У мінулым годзе на тэрыторыі вобласці зарэгістравана 146 угонаў аўтатранспарту, для параўнання ў 2011-м — 125. Сёлета за першыя 2 месяцы ў вобласці зарэгістравана 6 угонаў. Ааналіз крадзяжоў з аўтатранспарту паказвае, што прычынамі, спрыяльнымі для іх здзяйснення, з'яўляюцца вернутобнасць грамадзян і знаходжанне аўтатранспарту на вуліцах. У выніку аўтаамагараў прыходзіцца зьяр-тацца па дапамогу ў міліцыю. Напрыклад, уладальнікі «Мерседэса» і «Вольва», жыхары Пяршамайскага раёна Віцебска, паведамілі ў тэрытарыяльны аддзел унутраных спраў, што з пакінутымі імі ў дварах аўтамабіляў укралі ноўтбук, 3 відэарэгістратары, столькі ж навігараў, 2 карты памяці, антыраддар і фотаапарат.

Ва ўпраўленні ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама настай-ліва рэкамендуецца аўтаамагараў карыстацца паслугамі аўтастаянак і парковак. Там жа могуць праіфармаваць аб тым, на якіх аўтаста-янках горада ёсць у наяўнасці свабодныя месцы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЕХАЎ НА РЫНАК?

Жыхар Саратава Сяргея Кабалаў, які ўчыніў дэбаш на борце самалёта рэйса Масква — Хургада, у Гродна ехаў быццам для таго, каб... атаварыцца на рынку. Прынамсі, аб гэтым ён казаў праваахоўнікам, паведаміла аддзяленне інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Гродзенскага аблвыканкама.

Інфармацыя аб магчымым знаходжанні ў горадзе над Нёманам Сяргея Кабалава, у дачыненні якога на радзіме заведзена крмінальная справа, паступіла гродзенскім міліцыянерам ад расійскіх калег. Супрацоўнікі крмінальнага вышукі і інспектары ДАІ запыталі яго ў раёне пасёлка Берагавы на падездзе да абласнога цэнтра. Паводле слоў Кабалава, які ў лютым быў аб'яўлены ў міжнародны вышук, у бліжэйшы час ён збіраўся здацца ўладам. А ў Гродне, маўляў, хацеў атаварыцца на рынку Паўднёвым, каб, перапрадаўшы тавар на радзіме, забяспечыць грашышка сваёйку на першы сваёй вымушанай адсутнасці. Няўжо і сапраўды так? Што датычыцца дэбашыства на борце самалёта, то Сяргея Кабалаў спасылаецца на нервовы зрыў і прыносіць прабраны нацяпелым ад яго дзьянну. Але гэтым, відавочна, крмінальная справа не абмяжуецца. Вырашаецца пытанне аб экстрэдэіі прадпрымальніка ў Расію, дзе яму прыдзецца адказаць за сваё злачынства.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ЗНАДТА ДАРАГА КАЦЕЛЬНЯ

Сур'езныя парушэнні выяўлены супрацоўнікамі Камітэта дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці пры правярцы законнасці і эфектыўнасці выкарыстання бюджэтных сродкаў, вылучаных на рэканструкцыю кацельні ў вёсцы Саланое Жлобінскага раёна.

Прадпрыемствам «Цепласэрвіс» не толькі быў сарваны тэрмін уводу аб'екта ў эксплуатацыю, заплачаваны на чвэрці квартал летась. Рэканструкцыя кацельні не была завершана і на 30 студзеня сёлета. Высветлілася і тое, што частка бюджэтных сродкаў, выдзеленых раэнаннем Гомельскага аблвыканкама на рэканструкцыю, «Цепласэрвіс» (заказчык будаўніцтва аб'екта) і «Жылкамсервіс два» (падрядчык) атрымалі незаконна. У органы казнааховаўна гэтага прадпрыемства падалі акты на выкананьня работ і панесеныя выдаткі, якія на аб'екце фактычна не выконваліся. У выніку кошт рэканструкцыі кацельні быў завышаны больш чым на 8290 млы, што складала 35,5% ад кошту выкананых будаўніча-ман-тажных работ. Пасля ўмяшання Камітэта дзяржаўнага кантролю дзяржаўныя сродкі, атрыманыя незаконна, вернуты ў бюджэт. У лютым нарэшце завершана рэканструкцыя кацельні і аб'ект уведзены ў эксплуатацыю. КДК вобласці разглядае пытанне аб прыцягненні да адміністрацыйнай адказнасці прадпрыемстваў і інаватных службовых асоб.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 15 апреля 2013 года ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ по продаже квартир, расположенных в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)				
№	Наименование, характеристики имущества, входящего в состав предмета торгов	Местонахождение предмета торгов	Начальная цена предмета торгов, бел. руб.	Размер задатка, бел. руб.
1.	квартира общей площадью 68,6 кв. м, инвентарный номер 500/D-7061259 (двухкомнатная, расположена на 4 этаже)	г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 31	666 900 000	67 000 000
2.	квартира общей площадью 81,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-7061263 (трекхкомнатная, расположена на 5 этаже)	г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 31	769 500 000	77 000 000
3.	квартира общей площадью 68,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-7061267 (двухкомнатная, расположена на 5 этаже)	г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 31	666 900 000	67 000 000
4.	квартира общей площадью 78,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-7061281 (трекхкомнатная, расположена на 7 этаже)	г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 31	735 300 000	74 000 000
5.	квартира общей площадью 68,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-7061323 (двухкомнатная, расположена на 5 этаже)	г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 95	658 350 000	66 000 000
6.	квартира общей площадью 44,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-7061254 (однокомнатная, расположена на 4 этаже)	г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 26	470 250 000	47 000 000
7.	квартира общей площадью 45,4 кв. м, инвентарный номер 500/D-7061258 (однокомнатная, расположена на 4 этаже)	г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 30	478 800 000	49 000 000
8.	квартира общей площадью 47,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-7061264 (однокомнатная, расположена на 5 этаже)	г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 36	495 900 000	50 000 000
9.	квартира общей площадью 43,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-7061261 (однокомнатная, расположена на 5 этаже)	г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 39	453 150 000	45 000 000
10.	квартира общей площадью 45,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-7061270 (однокомнатная, расположена на 6 этаже)	г. Минск, ул. Скрипникова, д. 15, кв. 42	478 800 000	48 000 000

Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К.Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – оплата победителем торгов (покупателем) вознаграждения за организацию и проведение торгов в размере 1,5 процента от окончательной цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 календарных дней со дня их проведения.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417 и 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток (в случае участия в торгах в отношении нескольких предметов торгов задаток вносится для каждого из этих предметов торгов), заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также предоставившие организатору торгов в установленном срок следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения

аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копии свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копия устава (для юридических лиц); копия документа, подтверждающего внесение задатка (задатков); документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» №3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (окончательная цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них по-

дано только одним участником, предмет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процен-тов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов путем перечисления денежных средств на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-продажи и основанного на нем переходе права собственности, оплачиваются победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 15 апреля 2013 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультация по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.03.2013 по 11.04.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327 40 22, (017) 327 48 36 (УП «Минский городской центр недвижимости»). По вопросу осмотра квартир следует обращаться по телефону (017) 313 06 92 (товарищество собственников).

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельский АРЗ» (продавец)

извещает о проведении 12 апреля 2013 года открытого аукциона по продаже имущества в 11-00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

№ лота	Наименование, адрес объектов	Адрес объектов	Начальная цена продажи лота, с учетом НДС, бел. руб.	Задаток, с учетом НДС, бел. руб.
1	Капитальное строение – здание кислородной станции со складом запчастей, инв. № 350/С-102390, общ. площадь 571,9 кв.м	г. Гомель, ул. Кирова, д. 123	1 100 000 000	11 000 000
2	Изолированное помещение – складское помещение, инв. № 350/D-267729, общ. площадь 935,7 кв.м	г. Гомель, ул. Кирова, д. 123/10-1	1 700 000 000	17 000 000
3	Изолированное помещение – складское помещение, инв. № 350/D-267731, общ. площадь 835,9 кв.м	г. Гомель, ул. Кирова, д. 123/10-2	1 500 000 000	15 000 000

Продавец: ОАО «Гомельский АРЗ», 246018, г. Гомель, ул. Кирова, 123. Тел. 8(029) 656 00 10, 60 57 74.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.

Для участия в аукционе необходимо: Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аукциона: ОАО «Гомельоблреклама», р/с № 3012209370018 в филиале ОАО «Белгпромпромбанк», Гомельское областное управление, код 912, ОКПО 02975763, УНП 400071204 по 10 апреля 2013 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-16, г. Гомель по 10 апреля 2013 года в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 от даты опубликования настоящего извещения.

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и по почте не принимаются. К заявлениям прилагаются следующие документы: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении (информационном сообщении);

индивидуальным предпринимателем – копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), а также копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации юридического лица; иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств, иностран- ным государством и их административно-территориальными едини- цами в лице уполномоченных органов, международной организацией – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до- казательство статуса юридического лица в соответствии с законода- тельством страны происхождения, документ о финансовой состоя- тельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно- финансовой организацией; представителем иностранного инвестора – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности иностранного инвестора, выданный

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организаци- ей, без нотариального засвидетельствования; представителем граж- данина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Рес- публики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юри- дических лиц Республики Беларусь, представители иностранных ин- весторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

В случае если аукцион признан несоостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объ- екты аукциона продаются этому участнику при его согласии по на- чальной цене, увеличенной на 5%.

Информация о земельном участке: земельный участок с кадастро- вым номером 340100000001001724 площадью 5,9304 га.

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. Невяка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается продавцом в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обяза- ны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли- продажи в срок не позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре купли-продажи, и возместить за- траты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы по из- готовлению и представлению участникам аукциона документации, необходимой для его проведения в течение 3 банковских дней с мо- мента подписания протокола. Информация о затратах, порядке и сро- ках их возмещения доводится до сведения участников до начала аук- циона. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими побе- дителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с действующим гражданским законодательством Республики Беларусь, в т.ч. Положе- нием ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права о заключение договоров аренды нежилых помещений (их части).

Дополнительная информация по телефону организатора аукциона: 8 (0232) 74 59 73, 74 17 34 и на сайте gomeloblreklama.by.

ЛОГОЙСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

сообщает о проведении 15 апреля 2013 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов в г. Логойске и юридическим лицам земельных участков для строительства торгово-бытовых объектов, минимаркета, здания специализированной торговли, станции технического обслуживания и шиномонтажа, кафе.

Номер лота	Адрес земельного участка, кадастровый номер	Площадь, га	Инженерная и транспортная инфраструктура	Начальная цена, бел. руб.	Расходы по подготовке зем. документации	Сумма задатка, бел. руб.
1	г. Логойск, микрорайон жилой застройки «Луговой» № 189 с кадастровым номером 623250100001002490, для строительства и обслуживания жилого дома	0,10	Разрабатывается проект на электроснабжение	41 816 600	4 101 547	4 182 000
2	г. Логойск, микрорайон жилой застройки «Луговой» № 193 с кадастровым номером 623250100001002491, для строительства и обслуживания жилого дома	0,10	Разрабатывается проект на электроснабжение	40 611 800	3 456 360	4 061 180
3	г. Логойск, микрорайон жилой застройки «Луговой» № 226 с кадастровым номером 623250100001002499, для строительства и обслуживания жилого дома	0,10	Разрабатывается проект на электроснабжение	40 611 800	3 456 360	4 061 180
4	г. Логойск, ул. Тенистая, кадастровый номер 623250100001002582, для строительства минимаркета	0,1013		5 829 868	6 044 675	582 986
5	г. Логойск, ул. Заводская, кадастровый номер 623250100001002579, для строительства СТО и шиномонтажа	0,0602		12 437 195	5 223 484	1 243 719
6	г. Логойск, ул. Минская, кадастровый номер 623250100001002580, для строительства торгово-бытовых объектов (минимаркет, аптека, цветочный магазин, пункты бытовых услуг)	0,1004		3 946 500	5 499 737	394 650
7	г. Логойск, ул. Победы, кадастровый номер 623250100001002578, для строительства минимаркета	0,1342		30 072 239	6 492 552	3 007 223
8	г. Логойск, ул. Янки Купалы, кадастровый номер 623250100001002501, для строительства здания специализированной торговли	0,0842		41 306 276	2 198 209	4 130 627
9	аг. Острошицы, кадастровый номер 623286306601000483, ул. Центральная, для строительства кафе	0,0500		4 797 776	5 553 631	479 777

Задаток (10% от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № 3641061100012 в ЦБУ № 611 филиала № 500 – Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 601, в г. Логойске, получатель – Логойский райисполком, УНП 600181814.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с доку- ментацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. По- рядок поведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион

состоится 15 апреля 2013 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Советская, 15, 15-й третий этаж, актовый зал. Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Советская, д. 15 (каб. 27). Последний день приема заявлений 12 апреля 2013 года до 17.00.

Контактные телефоны: (801774) 55 0 38, 52 7 10, 52 7 15, 21 0 22. Наш сайт в интернете: logoysk.gov.by.

белагпропбанк
ТРАДИЦИИ БУДУЩЕГО

С 13 марта 2013 года на основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 11.03.2013 № 146, размер ставки рефинансирования установлен в размере 28,5 процента годовых.

В соответствии с условиями договоров ОАО «Белагпропбанк» сообщает о снижении процентных ставок по договорам банковского вклада «**Универсальный**», заключенным в период с 02.08.2004 по 05.03.2006 и «**Сберегательный**», заключенным в период с 25.10.2004 по 05.03.2006 на 1,5 процентного пункта с 14.04.2013.

ПОЗВОНИ В СВОЙ БАНК 136 www.belapb.by

Время работы Контакт-Центра Банка: 8.00 - 20.00 - рабочие дни; 8.00 - 18.00 - выходные и праздничные дни. Контакт-центр по телефону, с мобильного телефона (3Dc), пейслом, МТС - по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно. Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2 выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Утерянные представителем Белгосстраха по Центральному району г. Минска бланки страховых полисов по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ №№ 0394290, 0384755, 0394762 считать недей

Напярэдадні

«ЧАКАЕ СЫНА МАЦІ, А СЫНОЎ — ЗЯМЛЯ!»

Да наступнага вызначальнага моманту ў жыцці нашага земляка, трэцяга беларускага касманаўта, камандзіра транспартнага палітэмага карабля «Саюз ТМА-06М» Алега Навіцкага — вяртання на Зямлю — засталася зусім няшмат. Прызямленне апарату, у які ўваходзіць таксама Яўген Тарэлкін (Раскосмас) і Кевін Форд (НАСА), запланавана на 15 сакавіка.

Занатоўваю гэтыя радкі — і думаю пра тое, як прыемна пісаць слова «Зямля» з вялікай літары. Зусім па-іншаму ўспрымаю зараз нашу планету, часцей уяўлю яе маштабнай і надзвычай прыгожай. І ўсё гэта — дзякуючы Алегу і тым фотаздымкам, якія ён мне даслаў з космоса. А першага сакавіка заўважыла, што мяне прыдумкае аб пятнаццатым пачынае злёгку трэсці. І так цяпер — штодня. Хвалююся.

Што ўжо казаць пра маму нашага трэцяга беларускага касманаўта, шаноўнаму Валянціну Эдуардаўну Навіцкую... Праўда, падчас нашых тэлефонных размоў яна, відавочна, бадзёрыва. І ўсё ж не можа ўтойваць ні трывогі, ні перажыванняў.

Зрэшты, нагоды для радасці, прыемных думак і ўспамінаў у яе таксама ёсць. Напрыклад, аб прыёмным сеансе сувязі (прыватцы) з сынам у Цэнтры падрыхтоўкі касманаўтаў, на які Валянціна Эдуардаўна прыхаляла з Беларусі разам з дачкой Марынай і стрыечным братам Алега Ігарам Навіцкім. Адбыўся ён у дзень мужыцкага свята —

для нас гэта было такім дзівам! Усё на абсталяванні, на прыборах, на правадах... І Алег сярод гэтага «плавае». Якую галаву трыба мець, каб ва ўсім разбірацца! Ён пастараўся шмат усяго патлумачыць, і ў першую чаргу — для Ігара.

Паколькі «прыватка» адбылася 23 лютага, мы падрыхтаваліся — надзелі ваенныя галаўныя ўборы. Алегу гэта вельмі спадабалася! А ён, у сваю чаргу, быў у беларускай майцы. Кожны з нас павіншаваў Алега, яго сяброў, калег са святам.

Яшчэ на мінулым сеансе сувязі (напрыканцы снежня) я заўважыла, што сын пахудзе і выцягнуўся. Але гэта натуральная з'ява ў космосе, нават урачы так кажучы. На Зямлі ўсё хутка адновіцца, бо пойдзе нагрузка на мышцы, на пазваночнік.

Хаця і на МКС касманаўты, вядома ж, шмат часу выдаткоўваюць на абавязковыя занятыя спортам. І Якую галаву трыба мець, каб ва ўсім разбірацца! Ён пастараўся шмат усяго патлумачыць, і ў першую чаргу — для Ігара.

Паколькі «прыватка» адбылася 23 лютага, мы падрыхтаваліся — надзелі ваенныя галаўныя ўборы. Алегу гэта вельмі спадабалася! А ён, у сваю чаргу, быў у беларускай майцы. Кожны з нас павіншаваў Алега, яго сяброў, калег са святам.

Дарчы, калі мы, сваякі касманаўта, усе разам ехалі з Зорнага гарадка ў Цэнтр кіравання палётамі (горад Караляў), у аўтобусе гучалі беларускія песні. Гэта было вельмі прыемна!

Мы знаходзіліся ў малой зале. Там цудоўна наладжана сувязь. І за гэта, безумоўна, вялікі дзякуй усім спецыялістам Цэнтра кіравання палётамі! Штараз захапляюся, якімі вялізнымі крокамі рухаецца наперад навукова-тэхнічны прагрэс. Я нават не ўяўляю, як раней навучаліся родныя тэхніцы, хто лётаў у космас, без гэтай сувязі — відэа, тэлефоннай, па электроннай пошце... А колькі карыснага правярэцтва ствараецца ў бязважкіх для нашага паўсудзённага жыцця падчас эксперыментаў! І вось дзеля ўсяго гэтага камусьці варта рызыкаваць. Хаця мяне, як маці, вядома, страшна і трывож-



на за сына. Але вось пабачыліся — і няк спакойней усім на душы.

Толькі без слёз, вядома, усё роўна не абыйшлося. Алег сказаў: — Мама, ты ўжо наплакалася, а цяпер будзеш са мной размаўляць.

Пытаюся: — Сын, адкуль ж ты ведаеш? — Дык вочы чырвоныя... — Гэта я, сыноч, ад радасці плачу, што цябе убачыла... Калі мы вішавалі Алега і яго калег, дык найперш жадалі здароўя. А яшчэ, вядома ж, каб прызямленне было штатным і мяккім!

... Гэтага шчыра зычым нашаму земляку Алегу Навіцкаму, членам яго апарату Яўгену Тарэлкіну, Кевіну Форду і мяне, жыхары Чэрвеньшчыны, усёй Беларусі. А яшчэ традыцыйна — цяргення, мужнасці, бадзёрсці, аптымізму і удачы!

Ну, а я спадзяюся, што 15 сакавіка ўжо змагу парамаўляць з Алегам па тэлефоне без пяцісекундных затрымак у гук, бо ён ужо таксама будзе на Зямлі!

Святлана АДАМОВІЧ, Фота аўтара і Алега НАВІЦКАГА



Алега Навіцкі і Яўген Тарэлкін у касманавіце.

Даты Падзеі Людзі

1820 год — была закрыта Полацкая езуіцкая акадэмія. Гэта была першая вышэйшая навуковая ўстанова на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Адкрыта ў 1812 годзе на базе Полацкага езуіцкага калегіума, які дзейнічаў з 1580-га як сяроднавуковая ўстанова. Акадэмія валодала правамі ўніверсітэта, мела ў сваім складзе 3 факультэты — тэалагічны, філасофскі, свабодных навук, а таксама старажытных і сучасных моў. Навучэнне афіцыйна абвешчана пасаканфесійным, несаслоўным і бясплатным (плата была толькі за пражыванне ў інтэрнаце). Колькасць студэнтаў дасягала 700 чалавек, выкладчыкаў — каля 40, у тым ліку вучоныя з Аўстрыі, Германіі, Італіі, Францыі. На тэалагічным факультэце вывучалі традыцыйна багаслоўскія дысцыпліны, на філасофскім — логіку, метафізіку, дыялектыку, этыку, палітэканомію, геаметрыю, трыганаметрыю, фізіку, хімію, матэматыку, архітэктуру, астраномію, батаніку, заалогію. На факультэце свабодных навук і старажытных і сучасных моў выкладалі старажытнагрэчаскую, старажытнаўраўскаю, італьянскую, польскую, рускую, сірыйскую і французскую мовы і літаратуры. Працавалі кабінеты натуральнай гісторыі, хіміі, фізікі, заалогіі, мінералогіі, меліся карцінная галерэя і збор архітэктурных мадэляў. Пры акадэміі была найбуйнейшая ў Беларусі бібліятэка, якая налічвала больш як 40 тысяч тамоў. Выкладанне вялося па падручніках заходнеўрапейскіх універсітэтаў, а таксама па ўласных, што выдаваліся ў акадэмічнай друкарні. Выпускнікі атрымлівалі чын 14-га класа і маглі паступаць на дзяржаўную службу. Сярод выпускнікоў акадэміі — пісьменнік Я. Баршчэўскі, мастак В. Ваньковіч, філосаф А. Даўгід і іншыя. Акадэмія была закрыта ў сувязі са скасаваннем ордэна езуітаў у Расійскай імперыі. Частка студэнтаў пераведзена ў Пецярбургскі ўніверсітэт.

1881 год — па прысудзе выканаўчага камітэта «Народнай волі» быў забіты Аляксандр ІІ. Бомбу ў імператара кінуў тэрарыст Ігнат Грынявіцкі. Аляксандр ІІ, які ўвайшоў у гісторыю як

цар-вызваліцель, не быў названы сучаснікамі і гісторыкамі Вялікім, падобна Пятру або Кацярыне ІІ, але рэформы яго — усядомленныя і вызначаныя як вялікія. Падчас кіравання Аляксандра ІІ быў ажыццэўлены цэлы шэраг найважнейшых рэформаў: 1861-м — сялянская, у 1864-м — зямская і судовая, у 1870-м — гарадская, а ў перыяд з 1860-га па 1870-ы — шэраг ваенных. Якім у дзень зойбавіта імператар Аляксандр павінен быў падпісаць праект шырокай праграмы адміністрацыйных і эканамічных рэформаў, распрацаваны Лорыс-Мелікавым. Расійскі палітык Алег Румянцаў у 1990 годзе сказаў: «У канцы 70-х гадоў XIX стагоддзя задумваліся канстытуцыйныя рэформы, дзякуючы якім Расія магла ўвайсці ў шэраг канстытуцыйных дзяржаў. Калі б не забілі Аляксандра ІІ — рэфарматара, магчыма, не пакацілася б крывавае кола на Расіі... Магчыма, і так. Але гісторыя не ведае ўмоўнага ладу.

1898 год — у Мінску адкрыўся негалежны І з'езд РСДРП. Абвясціў аб стварэнні Расійскай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі. З'езд праходзіў на кватэры сацыял-дэмакрата П.В. Румянцава. Прысутнічала 9 дэлегатаў ад 6 найбольш буйных сацыял-дэмакратычных арганізацый. Было праведзена 6 пасяджэнняў; запыталіся толькі рэзалюцыі. З'езд прыняў рашэнне аб'яднаць усе «Саюзы барацьбы», групу «Рабочай газеты» і Бунд у адзіную партыю і назваць яе Расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя. З'езд выбраў ЦК з 3 членаў (С. Радчанка, Б. Эйдэльман, А. Крэмер), прызнаў «Рабочую газету» афіцыйным органам партыі, вырашыў выпусціць Маніфест партыі. Маніфест РСДРП і рашэнні з'езда былі надрукаваны ў красавіку 1898 года ў Бабруйску. Пасля з'езда сацыял-дэмакратычныя арганізацыі і саюзы сталі называцца камітэтамі РСДРП. Аднак партыя як адзіная сацыял-дэмакратычная арганізацыя не была створана: не былі прыняты статут і праграма; пасля з'езду 8 з 9 дэлегатаў былі арыштаваны; друкарню «Рабочай газеты» захапіла паліцыя.

«Краіна славы партызанскай, Краіна міру і даброт! Ты — наша гордасць, Наша казка, Як сонца, ічодры твой народ».

Было сказана Эдзі АГНЯЦВЕТ (1913-2000), паэтэса:

Мінск	— 7.29	19.10	11.41
Віцебск	— 7.20	18.59	11.39
Магілёў	— 7.19	19.00	11.41
Гомель	— 7.15	18.57	11.42
Гродна	— 7.44	19.25	11.41
Брэст	— 7.44	19.27	11.43



Фота Марыны БЕГУНОВАЙ

А не шкодзь!

«Паблізу вёскі Сямёнава вядзецца незаконнае палівае з выкарыстаннем транспартнага сродку», — паведаміў работнікам Гродзенскай аблспецкіі егер Ваўкавыскай раённай структуры «Беларускага таварыства паліўнічных і рыбалаваў».

— Ва ўказаным месцы дзяржінспектары ўбачылі аўтамабіль, які перасоўваўся па сельскагаспадарчых палатках з уключанымі фарами. Акрамя таго, пасажыр машыны асвятляў наваколлі фарай-шукальнікам. Па словах егера, ён быў узброены, — паведаміла «Звяз-

Егер «наскочыў» на браканьераў

дзе» прэс-сакратар Дзяржаўнай інспекцыі аховы жыўльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Волга Грамовіч. — Падчас праследавання аўтамабіль егера сутыкнуўся з транспартным сродкам парашальніка, пасля чаго невядомыя збеглі. Выпкікання на месца здарэння супрацоўнікі ДАІ па нумары аўтамабіля ўстанавілі яго ўладальніка. Той патлумачыў, што прадаў транспартны сродак па генеральнай даверанасці жыхару Свіслацкага раёна. Вядзецца разбор. Сяргей РАСОЛЬКА

Складу Лявон ЦЕПЕШ, г. Дзяржынск.

1. Сакавік дзень пачацця зямельнага года. 2. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 3. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 4. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 5. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 6. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 7. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 8. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 9. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 10. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 11. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 12. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 13. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 14. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 15. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 16. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 17. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 18. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 19. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 20. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 21. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 22. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 23. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 24. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 25. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 26. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 27. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 28. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 29. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 30. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 31. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 32. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку. 33. Назва аднаго з найбольш буйных гарадскіх парку.

ШАШКІ

Пад рэдакцыяй міжнароднага арбітра Мікалая ГРУШЭУСКАГА

ПАМЯЦІ ГІМБУТАСА
На вялікі жаль, не стала Антанас Гімбутас (на фота), які праславіўся тым, што стварыў самую багатую ў свеце электронную базу шашаных кампазіцый. У яго было змешчана звыш 6000 задач, 23000 згоддзяў і 71000 канцовак-100; 7300 задач, 18000 згоддзяў і 30000 канцовак-64. У апошні час яму дапамагалі папаўняць картатэку Аляксандр Паляўчыц (Ізраіль), Юры Голік (Расія) і асабіва Аляксандр Ляховіч з Жодзіна, і цяпер архіў значна павялічыўся — і па колькасці аўтараў, і па колькасці іх твораў.

Яшчэ А. Гімбутас — вядомы аналітык пазіцый: гэта яму належыць «Анталогія памылак» з дзесяці тамоў. Спадар Антанас быў нашым кансультавантам і паспеў паведаміць, што пасля вучобы ў інстытуце працаваў у тэхнікуме харчовай прамысловасці. Разам з жонкай вяртаў дзяцей адвучыванымі: сын абараніў доктарскую дысертацыю, дачка скончыла медыцынскае вучылішча, сельскагаспадарчую акадэмію і юрыдычны ўніверсітэт. Шашкамі больш за ўсё займаўся ў інстытуце і на пенсіі: удзельнічаў у конкурсах рашэнняў, назапасіў шмат дэфектных пазіцый, якія пасля выкарыстаў у сваіх кніжках.

Светлай памяці маэстра прывітанне ад камандзіра праблемнага задання тыпу. Першая з іх вядучым рубрыкі складзена ў суаўтарстве з А. Паляўчыцам, разв'язвае яе самастойна:

1. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

2. **Белья:** a3, d6, g3, g5, h4, h6, дамка e1 (7). **Чорныя:** b6, d4, e3, e5, f4, f8, g7, h2, дамка a5 (8).

3. **Белья:** c7, d2, d6, e1, e5, e7, f4, f6 (8). **Чорныя:** b2, b4, c5, g3, g7, h2, h6, h8, дамка e3 (9).

4. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

5. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

6. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

7. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

8. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

9. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

10. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

11. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

12. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

13. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

14. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

15. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

16. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

17. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

18. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

19. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

20. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

21. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

22. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

23. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

24. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

25. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

26. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

27. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

28. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

29. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

30. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

31. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

32. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.

33. **Белья:** a3, a5, c3, d2, f2, g1, g3, h2 (8). **Чорныя:** c5, c7, e5, e7, f4, g5, g7, h4 (8). Перамога белых.